

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 250 (5326)
СУБОТА
2
ЛІСТАПАДА
1935 г.
гола выдання XVIII

Зробім гісторыю партыі Леніна здабыткам кожнага комуніста, кожнага комсомольца, кожнага барацьбіта за соцыялізм! На вопыце барацьбы партыі з ворагамі партыі яшчэ мацней загартуем нашу моладзь! За ідэйную ўзброенасць кожнага комуніста тэорыяй Маркса—Энгельса—Леніна!

(З лозунгаў ЦК ВКП(б) да XVIII гадавіны Вялікай пролетарскай рэвалюцыі ў СССР)

Асноўны метады большэвіцкага кіраўніцтва

Самае выдатнае ў нас — гэта, зразумела, людзі. Тыя людзі, якія вырошчваюцца на фабрыках, заводах, у калгаснай вёсцы — словам, ва ўсёй гаспадарчай лабараторыі, імя якой Краіна Саветаў.

У 1919 годзе ў артыкуле «Вялікі пачынальнік» Ленін пісаў: «Комуністычная арганізацыя грамадскай працы, да якой першым крокам з'яўляецца соцыялізм, трымаецца і чым далей, тым больш будзе трымацца на свабоднай і свядомай дысцыпліне саміх працоўных, скінуўшых ярмо як памешчыкаў, так і капіталістаў.

Велізарная выхаваўчая работа, праведзенная партыяй за апошнія гады, дала свае рэзультаты. Мільёны нашых работнікаў згуртаваны ў рабоце той свабоднай і свядомай дысцыплінай, аб якой і раздзімаў пісаў Ленін. Яны працуюць не за страх, а за сумленне. Угтыранае ўсвядомленне сваёй абавязкаў, свайго доўгу перад краінай уелася ў іх плоть і кроў. Такіх работнікаў не трэба прымушаць, імі трэба толькі талкава і ўмела кіраваць.

Справа кіраўніцтва — адказная і складаная справа. Факты гавораць, што ў гэтай галіне ў нас яшчэ няма яўных памылак, перагібаў і заведамага талаваліства.

У Буй, Іванаўскай вобласці, у кастрычніку гэтага года пастаўлены райкома і райвыканкома знята з работы і аддана пад суд 7 старшын сельсоветаў і калгасаў і 10 атрымалі вымовы, «на від» і 10 паліпрадэканні. Не адстае і раённая газета. За два месяцы яна назвала «сабатажнікамі», «злачынцамі» і іншымі пагардлівымі словамі 27 кіраўнікоў сельсоветаў.

Буйскі прыклад не адзіны. Юлаўскага райком, Варонежскай вобласці, зняў 7 старшын сельсоветаў і 20 старшын калгасаў, у абытод усіх патрабаваную сельскагаспадарчага статута. Сакрацтва райкома Багачанка вядзе сякера з членам партыі падобна старшын сельскагаспадарчага статута. Сакрацтва райкома Багачанка вядзе сякера з членам партыі падобна старшын сельскагаспадарчага статута.

У гэтай галіне. Вымовы — прости і строгія, з папярэджаннем і без яго, сыплюцца па ўсякаму поваду і без усякага поваду.

Наша партыя ў правядзімым ёю кіраўніцтве велізарнай краінай заўсёды карысталася метадам пераканання, як галоўным і метадам прымусу, як падсобным. Пачынаючы з шырокай масава-расцімацельнай работай, мы прысягалі і да рэпрэсій. Апошнія былі магутным сродкам партыі і савецкай улады ў барацьбе з класавымі ворагамі. А цяпер, на новым этапе пролетарскай дэмакратыі, метады пераканання набывае выключна важнае значэнне.

Ці азначае гэта, што рэпрэсіі аджылі свой век і могуць быць адняты ў архіў? Зразумела, не. Метады прымусу не адмірае, як не адмірае і дзяржаўны дыктатар пролетарыята. Гэты метады павінен астацца ў сістэме нашай партыйнай і савецкай дэмакратыі, ён неабходны таму, што прадаўжаецца класавая барацьба, таму, што яшчэ далёка не зніклі «радзімыя плямы» капіталістычнага ладу на поўнакрэўным і здаровым савецкім ергарызме. Але мерамі ўздзеяння і пакарання трэба карыстацца ўмела. Калі іх прымяняць без толку, па ўсякаму малейшаму поваду, іх выхаваўчы сэнс знікне.

Рэпрэсіі, як метады выхавання, адыходзяць зараз на другі план; перакананне, правільнае, умелае кіраўніцтва, вырошчванне і выхаванне кадраў — вось тое асноўнае звязно, за якое неабходна ўхапіцца, бо зараз «кадры вырабляюць усё».

Тое, што дазваляе сабе сакратар Буйскага райкома т. Пікуноў, — гэта неадпаведна і шкодна ў партыйнай рабоце. У такіх раёнах замест планамернай работы — панікёрства, замест кіраўніцтва — дзебрэнне работнікаў, замест справы — шум. Калі ірхходзіцца людзей пачкамі знімаць з работы і аддаваць пад суд — гэта сведчыць аб бесталковім кіраўніцтве, нявяданні работнікаў, няўменні падбіраць і вырошчываць кадры. Такая работа з'яўляецца яркай ілюстрацыяй да слоў таварыша Сталіна: «Замест таго, каб вывучаць людзей і толькі пасля вывучэння ставіць іх на пасты нярэдка кідаюцца людзьмі, як пешкамі».

Такія гора-комуністы забываюць указанні нашага правадзільца аб тым, «каб нашы кіраўнікі праяўлялі самыя клапацілівыя адносіны да нашых работнікаў, да «малых» і «вялікіх», у якой-бы галіне яны ні працавалі, вырошчывалі іх клапаціліва, дапамагалі ім, калі яны маюць патрэбу ў падтрыманні, заахвочвалі іх, калі яны паказваюць першыя поспехі, высоўвалі іх уперад і т. д.»

Партыя з найвялікшай клапаціласцю адносіцца да людзей. Яна вырашчыла і выхавала сотні тысяч выдатных работнікаў, вельмі добрых арганізатараў. Зразумела, асталося яшчэ і людзі з капіталістычнымі перажыткамі, якія імкнуцца даць дзяржаве работы наменш і пагорш, а садраць з ёй грошай большш, як аб гэтым гаварыў Ленін. З імі трэба змагацца, іх трэба перавыхоўваць.

Метады грубага і голага адміністравання рашуча павінны быць выкінуты з нашай практыкі. Партыйныя і савецкія арганізацыі павінны перагледзець свой арсенал кіраўніцтва, паставіць усю работу на службу ўмеламу выхаванню, чуламу падыходу да жывога чалавека.

Нам патрэбны кіраўнікі-большыя, які ўмеюць выхоўваць і вырошчваць кадры. Такі кіраўнік удумліва і вытрымана вядзе сваю работу, без панікі, без крыку, без дзебрэння работнікаў. Яго аўтарытэт створан дзелавітасцю, ведамі, культурай. Ён кіруе канкрэтна, указвае на памылкі, выпраўляе іх, падтрымлівае парадкі, заахвочвае работнікаў. Такого роду выхавальнікі і кіраўнікі патрэбны нам.

Стаханавы, Бусыгіны, Еўдакія Віпаградова, Марыя Дземчэнка і многія тысячы падобных ім перадавікоў рабочых і работніц, калгаснікаў і калгасніц — становяцца асноўнай і вядучай сілай у нашай краіне. Кожнае прадпрыемства, кожны калгас маюць сваіх герояў, сапраўдных энтузіястаў соцыялістычнай будовы. Яны вызначаюць твар найбольш краіны, характарызуюць нашу эпоху па іх раўняюцца мільёны. На іх прыкладзе выхоўваецца, іх ставіць сабе ва ўзор моладзь. Гэтыя людзі складаюць аснову разгортваючайся пролетарскай дэмакратыі. І такіх людзей мы вырашчым тым больш і хутчэй, чым лепш паставім выхаваўчую работу.

ВАЙНА У АБІСІНІІ



НА ЗДЫМКУ: атрад супроцьпаветранай абароны абісінскіх войск на пазіцыі.

Зводка ваенных дзеянняў

ПАУНОЧНЫ ФРОНТ

Згодна афіцыйных італьянскіх паведамленняў, на эрытрэйскім фронце атрады чорнарабачнікаў першага корпуса занялі раённай 30 кастрычніка зону крыніц паміж Эдагамусам і Макале.

Як паведамляе італьянская газета «Месаджэро», караванная дарога, якая вядзе з Адэграта ў раёны Тыгра, яшчэ заняты абісінцамі, ператвараюцца ў дарогу, па якой зможа праехаць матарызаваная артылерыя.

Абісінскі ўрад афіцыйна абвясніў, што ў Данакільскай пустыні, недалёка ад эрытрэйскай граніцы, воіны племені асаімара арабілі ноччу налёт на італьянскі транспарт з грузаў снаражэння і харчовых прадуктаў. Італьянцы былі захоплены знянацку і не

маглі адкрыць агонь з кулямётаў. Многа італьянцаў забіта.

Як паведамляе англійскі друк, італьянскія войскі ў колькасці 15 тысяч чалавек, з танкамі і палывой артылерыяй, рухуюцца да наступлення ў Данакільскай вобласці, маючы зыходным пунктам гару Муса-Алі.

Абісінскія ўрадавыя колы «схільны вітаць італьянскі марш праз пустыню. На гэтым участку — вялікая гарачыня, няма вады і цяжка атрымліваць харчаванне».

ПАУДНЁВЫ ФРОНТ

На самалійскім фронце італьянскі пост атакаваў узброены атрад абісінцаў з захаду ад ракі Дана. Дзеянні авіяцый прадаўжаюцца на ўсіх участках. Войскі генерала Грацыяні пагражаюць непасрэдна Гарахаю.

ПРЫМЯНЕННЕ САНКЦЫЙ СУПРОЦЬ ІТАЛІІ

ЖЭНЕВА, 1 лістапада. (БЕЛТА). На пасяджэнні «вялікага камітэта» па ваардынацыі, у які ўваходзяць усе члены Лігі, за выключэннем зацікаўленых бакоў, старшыня Васконселос абвясніў,

што з 56 дзяржаў — членаў Лігі 49 прынялі ўжо прапановы аб эмбарго на зброю, 48 прынялі прапановы аб фінансавых санкцыях і 46 — прапановы аб забароне ўвозу ў Італію некаторых прадуктаў.

АНГЛА-ФРАНЦУЗСКІЯ ПЕРАГАВОРЫ

ПРАКТ ЗДЗЕЛКІ ЗА КОШТ АБІСІНІІ

ЛІКВІДАЦЫЯ «БЕСПАРТЫЙНАГА БЛОКА» У ПОЛЬШЧЫ

ВАРШАВА, 31 кастрычніка. (БЕЛТА). На адбыўшымся ўчора сходзе сакратароў і старшын розных арганізацый «беспартыйнага блока супрацоўніцтва з урадам» арганізатар блока палкоўнік Славек, падводзячы вынікі работы блока за сем з паловай год, заявіў, што пасля ўвядзення новай канстытуцыі і ўстранення «партыйных» сеймаў блок выканаў свае задачы. Цэнтр цяжару дзяржаўнай дзейнасці пераносіцца цяпер, паводле слоў Славека, у новыя сейм і сенат. Новыя дэпутаты, заявіў Славек, не маюць

патрэбы ў арганізацыі палітычнага характару.

Такая афіцыйная матывіроўка роспуску кіруючай арганізацыі урадавага лагера. Апазіцыйная нацыянал-дэмакратычная газета «Гонец варшаўскі» піша: «Апошнія выбары ў сейм наглядна паказалі, што беспартыйны блок не мае ўплыву ў грамадстве. Гэта вельмі добра разумеюць пільсудчыкі, а асабліва «палкоўніцкая група». Палкоўнік блок стаў непрагодным інструментам для сувязі з грамадствам, было пастаўлена ліквідаваць яго».

СУПРОЦЬ НАДЗВЫЧАЙНЫХ ДЭКРЕТАў ФРАНЦУЗСКАГА УРАДА

ПАРЫЖ, 31 кастрычніка. (БЕЛТА). Учора адбылося пасяджэнне фінансавай камісіі палаты дэпутатаў. Абмяркоўваўся прадастаўлены бюджэт на 1936 г. Перад гэтым пасяджэннем адбылася гутарка Лаваль з старшынёй і з генеральным дакладчыкам камісіі, у якой удзельнічаў таксама міністр фінансаў Рэнье.

Як указваецца ў афіцыйным паведамленні, Лаваль прасіў старшыню і дакладчыка фінансавай камісіі звярнуць увагу камісіі на вынікі да якіх могуць прывесці некаторыя з рашэнняў камісіі.

У адбыўшымся пасяджэнні фінансавай камісіі былі прыняты пра-

пановы дэлегацыі левых груп палаты, якія камісія не паспела абмеркаваць на папярэднім пасяджэнні.

34 галасамі супроць пяці камісія прыняла рашэнне скасаваць у бюджэце 1936 г. надзвычайныя дэкреты, закранаючыя пенсіі інвалідаў, і стварыць пенсійную касу. Затым камісія большасцю ў 27 галасоў супроць 8 і пры 9 устрымаўшыхся прыняла рэзалюцыю, якая выклічае з дзеяння надзвычайных дэкрэтаў практычна мінімум у суме 10 тысяч франкаў у тых выпадках, калі агульная сума аплата дзяржаўных служачых не перавышае 40 тысяч франкаў у год.

ФАШЫСЦКАЯ ГЕРМАНІЯ ПАГРАЖАЕ УСІМ МІРНЫМ НАРОДАМ

АРТЫКУЛ УІНСТОНА ЧЭРЧЫЛЯ ў «СТРЭНД МЕГЕЗІН»

ЛОНДАН, 31 кастрычніка. (БЕЛТА). Вядомы кансерватыўны дзеяч, былы міністр Уінстон Чэрчыль, апублікаваў у журнале «Стрэнд мегезін» артыкул, азаглаўлены «Праўда аб Гітлеру». У гэтым артыкуле Чэрчыль рэзка асуджае нацыянал-соцыялістыкі гэжым у Германіі і падкрэслівае, што ўзброеная да зубоў нацыянал-соцыялістычная Германія прадстаўляе небяспеку для ўсіх мірных дзяржаў.

якой можа выступіць зноў узброіўшаяся Германія.

БЕРЛІН, 31 кастрычніка. (БЕЛТА). Артыкул Чэрчыля ў «Стрэнд мегезін» аб Германіі выклікаў у германскіх урадавых колах велізарнае раздражненне. Урад распарадзіўся забараніць распаўсюджванне ў Германіі ўказанага журналу на неабмежаваны тэрмін.

Пачынаючы з 1933 г., — піша Чэрчыль, — уся энергія Германіі накіроўваецца на тую, каб падрыхтавацца да вайны. Як Гітлер намерае скарыстаць гэту велізарную сілу? — пытае аўтар і дае наступны адказ на гэта пытанне: лаволі азнаёміцца з кнігай Гітлера «Мая барацьба», каб пераканацца, што Францыя — не адзіная замежная дзяржава, супроць

ЛОНДАН, 31 кастрычніка. (БЕЛТА). Як паведамляе агенства Рэйтэр, германскі пасол у Лондане наведваў міністэрства замежных спраў і заявіў ад імя свайго ўрада энергічны пратэст супроць апублікаванага ў журнале «Стрэнд мегезін» артыкула Уінстона Чэрчыля, які нібыта змяшчае напады на нацыянал-соцыялістыкі рэжым і зневажэнні па адрасу Гітлера.

старшыня сельско-ветаў і 20 старшыня калгасаў, у абыход усіх патрабаванняў сельскагаспадарчага статута. Сакратар райкома Багачэнка вядзе сябе з членам парты падобна студому шчэдрыйскаму граданачальніку. «Я загадваю! Не прычынь! Выгляю!» — Вось будзённы стыль яго кіраўніцтва. Відаць, ёсць яшчэ ў нас памала людзей, якія прымяняюць пагрозы і рэпрэсіі як сістэму работы.

Дурны прыклад заражальны. Калі пацскае райком, то і нізавыя работнікі сыплюць ускія кары ў адносінах да членаў парты і беспартыйных калгаснікаў. Можна было б прывесці прыклады фактаў грубага адміністравання

нах замест планернай палітыкі — панікёрства, замест кіраўніцтва — дэбргагане работнікаў, замест справы — шум. Калі прыходзіцца людзей пачкамі знімаць з работы і аддаваць пад суд — гэта сведчыць аб бесталковым кіраўніцтве, няведанні работнікаў, найменні падбіраць і вырошчваюць кадры. Такая работа з'яўляецца аркай ілюстрацыяй да слоў таварыша Сталіна: «Замест таго, каб вывучаць людзей і толькі пасля вывучэння ставіць іх на пасты, нярэдка кідаюцца людзьмі, як пешкамі».

Замест выхавання людзей, іх размагнаць, разбаўляюць кадры — самы дарагі і каштоўны капітал, які толькі ёсць у

лавікоў работчы і работніц, калгаснікаў і калгасніц — становіцца асноўнай і вядучай сілай у нашай краіне. Кожнае прадпрыемства, кожны калгас маюць сваіх герояў, сапраўдных энтузіястаў сацыялістычнай будовы. Яны вызначаюць твар нашай краіны, характарызаваюць нашу эпоху па іх раўняюцца мільёны. На іх прыкладзе выходзіць, іх ставіць сабе ва ўзор моладзь. Гэтыя людзі складаюць аснову разгортваючайся пралетарскай дэмакратыі. І такіх людзей мы вырашчым тым больш і хутчэй, чым лепш паставім выхаваўчую работу.

(Перадавы артыкул «Правды».)

Новыя дакументы аб Кастрычніцкай рэвалюцыі на Беларусі

У сувязі з падрыхтоўкай да XVIII гадавіны Кастрычніцкай рэвалюцыі, Беларускае архіўнае кіраўніцтва выявіла ў архіўных справах рад новых цікавых дакументаў аб другім дні рэвалюцыі, г. зн. 26 кастрычніку 1917 года, на Беларусі і Заходнім фронце.

Як відаць з выяўленых архіўных матэрыялаў, 26 кастрычніка да будынка Менскага савета рабочых і салдацкіх дэпутатаў безупынна прыходзілі ў баявым парадку мясцовыя вайсковыя часці. Прыходзілі з аркестрамі музыкі, падтрымліваючы ўзорны парадак. Прадстаўнікі савета з балкона заклікалі падтрымліваць новую ўладу—Советы рабочых і салдацкіх дэпутатаў.

Работа ў менскіх установах і штабе Заходняга фронта не спынялася. Аднак, як паведамляе «Вестник комитета Западного фронта всероссийского земского союза», у некаторыя ўстановы, як пошта, тэлеграф, радыётэлеграф і штаб галоўнакамандуючага Заходнім фронтам па распараджэнню савета былі ўведзены вайсковыя парадкі.

Менскі совет апублікаваў паведамленне, у якім даваў да ведама ўсіх вайсковых часцей і ваенных устаноў аб тым, што ўсе бязвыяга загады аператыўнага характару, выходзячы ад галоўнакамандуючага Заходняга фрон-

та генерала Балуева, павінны выконвацца. Адначасова совет паведаміў, што палітычны бок дзейнасці штаба Заходняга фронта знаходзіцца фактычна ў руках Менскага савета рабочых і салдацкіх дэпутатаў. Балуев падпарадкаваў савету і дапусціў палітычны кантроль над ім і дзейнасцю штаба.

Грамадская дума, на чале якой сталі бундаўцы, меншавікі і эсэры, з першых дзён Кастрычніцкай рэвалюцыі, выступіла супроць яе, змагаючыся супроць мерапрыемстваў савецкіх органаў.

Цікавасць прадстаўляе паведамленне аршанскага «Вестника», у якім указвалася, што Менскі совет на другі дзень пралетарскай рэвалюцыі заняўся распрацоўкай праекту стварэння рабочага палача.

З Гомеля 26 кастрычніка на імя ўсёга губернскага гоманскага часовага ўрада паступіла наступная тэлеграма, характарызуемая разгубленасцю і бяссілле прадстаўнікоў часовага ўрада і яго органаў перад напорам пралетарскай рэвалюцыі. У гэтай тэлеграме гаварылася: «Мясцовы совет настроен недовверлива, амаль варожы ўраду, называючы яго калячкім. Магчымы захват саветам пад свой кантроль мясцовага тэлеграфу, станцыі і інш. Гарадская дума, земства яшчэ мала аўтары-

тэты і з'яўляюцца падгалоскамі савета. У мяне і начальніка гарнізона няма вайсковых часцей для дачы адпору большавікам, калі яны атрымаюць перавагу ў савете. Я заняты арганізацыяй грамадскай думкі ў духу ўрада. Прашу паведаміць, штолькі Петраградскі совет абвясціў урад скінутым, ці таксама і цэнтральны камітэт саветаў. Падпісаў павятовы камісар Сілін».

У гэты-ж дзень у Оршы адбылося надзвычайнае пасяджэнне аршанскай гарадской думы, прысвечанае паведамленню аб рэвалюцыйных падзеях у Петраградзе. Беспартыйны гласны Філіпаў выказаўся супроць падтрымання часовага ўрада, заявіўшы: «Нам ніяк нельга ісці супроць ваенна-рэвалюцыйнага камітэта, які складзён з прыяцеляў народу». Гарадскі галава П. Н. Лепешынскі, стары большавік, сказаў гарачую прамову, у якой указаў: «Большавікі-рэвалюцыянеры і іх выступленне азначае паглыбленне рэвалюцыі, якую нам неабходна вітаць». Аднак, большасць гласных, якая складалася з меншавікоў, бундаўцаў і эсэраў, выказалася супроць «крайніх элементаў» і за падтрыманне часовага ўрада.

Усе гэтыя матэрыялы ўводзіць у падрыхтаваны да друку зборнік «Дзёнік рэвалюцыйных падзей 1917 года ў Беларусі і на Заходнім фронце».

ЗЛЁТ ЛЕПШЫХ ЛЮДЗЕЙ ДАНЕЦКАЙ ЧЫГУНКИ

АРЦЕМАЎСК, 1 лістапада. (БЕЛТА). Адкрыўся злёт машыністаў-краваносцаў (стаханаўцаў) Данецкай дарогі. З усіх канцоў Савецкага Саюза ў адрас злёта паступаюць прывітальныя тэлеграмы.

Першае прывітанне прышло ад італьянска-арданосца Нікалая Остроўскага Тав. Остроўскі піша: «З кожным годам мацнее і багацее наша выдатная радзіма. Ёй—першай у свеце дзяржаве працоўных — аддаем мы свае сілы і веды. Лепшая ткачыха — ініцыятар

стаханаўскага руху ў тэкстыльнай прамысловасці — Еўданія Вінаградцава піша: «Мы робім тканіну, змагаемся за лепшую ў свеце якасць, а вы, чыгуначнікі, павінны нам дастаўляць бавоўну, своечасова перавозіць нашу прадукцыю ва ўсе канцы неасяжнага Савецкага Саюза».

Сакратар ЦК ВЛКСМ т. Косарэў, вітаючы злёт перадавых людзей Данецкай дарогі, піша: «Працуйце так жа, як працуе ваш жалезны нарком Л. М. Кагановіч!».

Алексей Стаханаў, вітаючы злёт краваносцаў і свайго друга Петра Краваноса, паведамляе: «На шляхце Ірміно—Цэнтральная здабыча ўзраста на 30 проц. Многія шахты ў Данбасе перавыконваюць ужо свой план. Ужо няма недахопу вугалю для пагрузкі».

Атрыманы таксама прывітальныя тэлеграмы ад стаханаўца абутовкай прамысловасці т. Сметаніна, ад стаханаўца аўтабудульніцтва т. Бусыгіна, ад краваносцаў Пермскай, Паўднёвай і Екацерынскай чыгунак.

ПРЫМЯНЕННЕ САНКЦЫЙ СУПРОЦЬ ІТАЛІ

ЖЭНЕВА, 1 лістапада. (БЕЛТА). На пасяджэнні «вялікага камітэта» па кардынацыі, у які ўваходзяць усе члены Лігі, за выключэннем зацікаўленых бакоў, старшыня Васконселос абвясціў,

што з 56 дзяржаў — членаў Лігі 49 прынялі ўжо прапановы аб эмбарго на зброю, 48 прынялі прапановы аб фінансавых санкцыях і 46 — прапановы аб забароне ўвозу ў Італію некаторых прадуктаў.

АНГЛА-ФРАНЦУЗСКІЯ ПЕРАГАВОРЫ

ПРАЕКТ ЗДЗЕЛКІ ЗА КОШТ АБІСІНІ

ЛОНДАН, 30 кастрычніка. (Інф. «Правды»). Англа-французскія перагаворы аб італа-абісінскім канфлікце прадаўжаюцца.

Загадчык абісінскім дэпартаментам англійскага міністэрства замежных спраў Пгэрсон ездзіў у Парыж, дзе раўся з прадстаўніком французскага міністэрства замежных спраў Сен-Кентэнам. Як паведамляе друк, распрацаваны на гэтых нарадах праект разглядаецца англійскім урадам.

Перад ад'ездам у Жэневу англійскі міністр замежных спраў Семюэль Хор, як відаць, атрымае заключэнне кабінета з поваду гэтага праекту.

Змест распрацаванага экспертнага праекту захоўваецца ў сакрэце. Але ў пайнфармаваных колах лічаць несумненным, што, не прымаючы італьянскіх прапаноў у іх поўным відзе, гэты праект у той-жа час ідзе далей ранейшых парыхскіх прапаноў і заключэння «камітэта пяці». Газета «Дэйлі геральд» указвае, што ён ва ўсякім выпадку прадугледжвае перадачу Італіі часткі абісін-

скай тэрыторыі: усёй правінцы Огадэн, часткі правінцы Тыгрэ (уключаючы Адуа, але без Аксума), часткі Данакільскай правінцы і інш.

Англійскі друк аднадушна адзначае, што перагаворы паміж дзяржавамі будуць прадаўжацца яшчэ вельмі доўга.

Газета ўказвае, што некалькі дзён назад Лаваль даў Англій больш дэталёвыя пісьмовыя абавязальствы адносна супрацоўніцтва на Міжземным моры. Англій абяпана прамое падтрыманне французскага флота, а не толькі права карыстання морскімі базамі Францыі.

«Такім чынам,—заклучае «Дэйлі тэлеграф», — мяркуем увод англійскіх суднаў з Міжземнага мора ні ў якім выпадку не скароціць сіл Лігі нацыі у гэтым раёне».

У Жэневе, магчыма, будзе зроблена сумесная дэкларацыя Англій і Францыі аб супрацоўніцтве і аб пазіцыі абодвух краін у адносінах да італа-абісінскага канфлікту.

ЗАМАХ НА ЛІДЭРАУ ГАМІНДАНА

ТОКІО, 1 лістапада. (БЕЛТА). Як паведамляе агенцтва «Сімбун рэнго», невядомы кітаец сёння стрэлам з рэвольвера цяжка ранаў міністра замежных спраў нанкінскага ўрада Ван Цзін-вэй.

Пры замаху на Ван Цзін-вэй ранен таксама адзін з відных лідэраў (кіраўнікоў) правага крыла гаміндана, галава клікі «заходніх угоркаў» Чжан Цзі і сакратар штаба Чан Кай-шы — Кан Найгуан. Стралаўшы арыштован. Асоба яго яшчэ не вызначена.

Нанкінскі карэспандэнт «Сімбун рэнго» паведамляе, што Ван Цзін-вэй сёння ў 11 гадзін дні памёр.

ТОКІО, 1 лістапада. (БЕЛТА). Паводле дадатковых вестак агенцтва «Сімбун рэнго», у замаху на Ван Цзін-вэй прымала ўдзел тры супрацоўнікаў радыёвяшчальнай станцыі выканаўчага камітэта гаміндана, адначасова адкрыўшы стральбу з рэччэраў на групе лідэраў гаміндана, калі яны фатаграфаваліся ўслед за адкрыццём пленума выканаўчага камітэта гаміндана. Пленум выканаўчага камітэта гаміндана прарвааны.

Японскае генеральнае консуль-

ства ў Нанкіне, паводле слоў агенцтва «Сімбун рэнго», апублікавала заяву, якая катэгарычна абвясняе чуткі, што «адзін з замахуўцаў—японец».

Нанкінскі карэспандэнт газеты «Дэйлі» сьведжае, што сярод раненых знаходзіцца таксама былы ўладар Манчжурый Чжан Сюэлян. Чан Кай-шы, які знаходзіўся таксама ў групе лідэраў, падпаўшых напад, не пашкоджан.

ШАНХАЙ, 1 лістапада. (БЕЛТА). Згодна першага паведамлення агенцтва Рэйтэр, замах на Ван Цзін-вэй абвясні японскім карэспандэнтам. Пазней агенцтва Рэйтэр абвясніла гэтыя весткі і паведаміла, што замах зрабіў кітайскі рэпартэр газеты «Чэньгуанбао». Ён раней гвардзямі.

Згодна паведамлення агенцтва Рэйтэр, у замаху ўдзельнічалі яшчэ два кітайцы. Іх арыштавалі ў будынку выканаўчага камітэта гаміндана пасля супраціўлення.

У Нанкіне робяцца вобскі і арышты Шанхайскай біржа рэагавала на нанкінскія падзеі рэакцыяй зніжэннем курсаў урадавых папер і ў хуткім часе была закрыта. Экстра-ня плакаты, вывешаныя рэдакцыямі газет, збіралі натоўпы народу. На некаторых вуліцах конныя і пешыя патрулі не дапускаюць скаплена публікі.

што ўзброена да зубоў і нацыяналь-соцыялістычнай Германія прадстаўляе небяспеку для ўсіх мірных дзяржаў.

Пачынаючы з 1933 г. — піша Чэрчыль, — уся энергія Германіі накіроўваецца к таму, каб падрыхтавацца да вайны. Як Гітлер намералі скарыстаць гэту велізарную сілу? — пытае аўтар і дае наступны адказ на гэта пытанне: лаволі азнаёміцца з кнігай Гітлера «Мая барацьба», каб пераканацца, што Францыя — не адзіная замежная дзяржава, супроць

суджанне ў Германіі ўказанага журналу на неабмежаваны тэрмін.

ЛОНДАН, 31 кастрычніка. (БЕЛТА). Як паведамляе агенцтва Рэйтэр, германскі пасол у Лондане паведаў міністэрства замежных спраў і заявіў ад імя свайго ўрада энергічны пратэст супроць апублікаванага ў журнале «Стрэнд мэгэзін» артыкула Уінстона Чэрчыля, які нібыта змягчае нападкі на нацыяналь-соцыялістыкі рэжым і зневажэнні па адрасу Гітлера.

КОЛЬКІ КАШТАВАЛА АКУПАЦЫЯ МАНЧЖУРЫ!

Шанхайскі журнал «Чайна уіклірэв'ю» змясціў спецыяльны артыкул, прысвечаны вынікам чацвёртай гадавіны акупацыі Манчжурый японскімі войскамі.

Рэдакцыя журналу ўказвае, што кошт чатырох год акупацыі перавышае зава самыя «смелыя» меркаванні. Спасылваючыся на японскія аўтарытэтыя крыніцы, журнал падкрэпвае, што адны толькі афіцыйныя расходы праведзеныя па дзяржаўнаму бюджэту, склалі за 4 гады гіганцкую суму ў 1.100 мільёнаў іен.

«Апрача гэтых афіцыйных затрат, — піша журнал, — аграмадныя сумы расходуюцца ў сакратным парадку на стратэгічнае будаўніцтва ў Манчжурый».

Газета «Асахі» апублікавала спецыяльнае паведамленне ваеннага міністэрства аб агульных стратах японскай арміі ў Манчжурый з моманту акупацыі (18 верасня 1931 г.) па 10 верасня 1935 года. У гэтым паведамленні ўказана: «З пачатку падзей у Манчжурый японская армія страпіла забітымі 3.156 чалавек, паранена 7.879 чалавек».

ПЕРШЫМ У БССР

Менскі раён першага лістапада выканаў план заготовак ільновалакна на 100,1 процанта.

НА ЗЛЁЦЕ СТАХАНАУЦАУ ВАРАШЫЛАУСКАГА РАЁНА

Учора ў клубе імя VII з'езда профсаюзаў адбыўся злёт стаханаўцаў Варашылаўскага раёна. Перадавыя рабочыя-стаханаўцы: сталары, мабільшчыкі, наборшчыкі, лінацішніцы, скарнякі і швейнікі, старыя кадравікі і равеснікі Кастрычніка сабраліся на свой першы злёт.

Роўна ў 8 гадзін вечара тав. Кавалёў ад імя оргбіюро Варашылаўскага райкома КП(б)Б адкрывае злёт.

— Наш раён, — гаворыць т. Кавалёў, — які носіць імя лепшага саратніка т. Сталіна — слаўнага палкаводца нашай доблеснай Чырвонай арміі т. Варашылава, прышоў сёння на злёт з сотнямі стаханаўцаў. Прозвішчы столара Мільбуера, комсамолкі Піліпенка, лінацішніста Дземіновіча сталі вядомы ва ўсім раёне. Па іх раўняюцца, іх метады работы становяцца здыбткам цэлых калектываў і брыгад. З такімі людзьмі мы атрымаем яшчэ не адну перамогу па датэрмінаваму выкананню гадавога плана і дамо нашай краіне на дзесяткі і сотні тысяч рублёў дадатковай прадукцыі.

Пасля выбаранна дзелавога і гаваровага прэзідыума злёт заслухаў інфармацыю сакратара парткома т. Муроха аб разгортванні стаханаўскага руху на заводзе імя Молатава.

— Наш завод, — гаворыць тав. Муроха, — з'яўляецца ініцыятарам

вытворчага паходу імя 18-й гадавіны Кастрычніка. Мы ўзялі на сябе рад абавязальстваў, якія з гонарам заводскі калектыў выканаў. Наш завод ганарыцца такімі стаханаўцамі, як столяр Цяўлоўскі, які выконвае норму на 292 проц. Ён арганізаваў па-новаму свой працэс. Пры фаніроўцы рам да спінных каналаў ён заразае іх цэлымі пачкамі па 20—25 шт. Цяўлоўскі рацыянальна арганізаваў працу падсобных рабочых. Па яго метадзе пачалі працаваць сталары Мільбуер, Гарэлік і інш.

Прадукцыйнасць працы стаханаўцаў бесперапынна расце. З кожнай дэкадай завод павышае выпуск свайёй прадукцыі. За кастрычнік мы атрымалі звышпланавы накарпенне ў 54 тыс. руб. Павысіўся заработак рабочых.

Выступілі таксама дырэктар заводу лапцугоў Галля т. Марголін, сакратар парткома Эльцова тав. Саннікаў, стаханаўцы: Мільбуер (завод імя Молатава), Снорабагата (фабрыка імя 8 сакавіка), Нісцюн (фабрыка «КІМ»), лінацішнік Фідлер, атышкоўшчык Шпунт, токар Бяровіч.

У канцы злёта выступілі з прамовамі намеснік загадчыка прамыслова-транспартным аддзелам ЦК КП(б)Б т. Гершон і адказны сакратар ЦСПСБ т. Гераўкер.

Пад бурныя воплескі і крыкі «ўра» злёт пасля прывітальнага тэлеграмы таварышам Сталіну і Варашылаву.

ВЫДАЧА АКТАУ ПА-КАМПАНЕЙСКУ

Землеупарадчыя работы, звязаныя з уручэннем калгасам дзяржаўных актаў на вечнае карыстанне зямлэй, па **Горацкаму** раёну распачаты ў маі. Да канца 1935 г. па раёну павінна быць уручана дзяржаўных актаў 150 калгасам. За ўвесь час падрыхтаваны толькі акты для 64 калгасаў. Тэмпы землеупарадчых работ яўна недавальняючыя, калі прыняць пад увагу, што ў раёне працуе 12 пастаянных землемераў і 15 чалавек студэнтаў сельскагаспадарчай акадэміі часова працавалі на землеупарадкаванню калгасаў.

Нааўнасць такой колькасці спецыялістаў у раёне забяспечвала выкананне задання. Але землеупарадчы атрад да і жніўня займаўся не той работай, якой ён павінен быў займацца. Не было яснай устаноўкі ў гэтым пытанні і ад Наркамзема Беларусі. Начальнік аддзела землеупарадкавання і меліярацыі т. **Фрыдман** забытаў гэта пытанне і накіраваў яго па няправільнаму шляху. У сакавіку на ўсебеларускай нарадзе старшых землеупарадчыкаў і начальнікаў партый ён даваў устаноўку наступнага зместу: «Абходзіць гравіцы паселішчаў, ліквідаваць недахопы землекарыстання ў першую чаргу паміж сяленнямі, а потым знутры паселішчаў, паміж калгасамі і аднаасобнікамі. Рабіць суцэльныя здымкі сітуацыі калгасных зямель».

Нават пасля атрымання ўказанняў Наркамзема СССР ад 25 мая аб парадку выканання работ, звязаных з выдачай дзяржаўных актаў калгасам, Фрыдман аддаўся фармальнай рассылкай распараджэння на месцы і больш ніякіх указанняў не даваў. Блытаніна ў рабоце на месцах ад гэтага не паменшылася.

І жніўня на другой усебеларускай нарадзе работнікаў землеупарадкавання было ўжо сказана, што павінна праводзіцца землеупарадкаванне толькі калгасаў, ад не паселішчаў. А 22 верасня ад Наркамзема на месцы была сцвярджана дырэктыва, у якой сказана: «Адмяжоўваць зямлі аднаасобнікаў у адным масіве».

Гэта блытаніна прывяла да таго, што і да апошняга часу ўстаўляліся знешнія гравіцы зямель не калгасаў, а паселішчаў, зніжчаліся недахопы землекарыстання не калгасаў, а пэлых паселішчаў.

Устанаўленне пароваці выданняў у калгасам і сельсаведах землеупарадчых работ праводзілася раённым землеупарадчыкам **Рызовым**. Па яго ўказаннях, якія правіла, аказаліся падрыхтаванымі для складання актаў, галоўным чынам адстаючыя калгасы і сельсаветы.

Пад кіраўніцтвам Рызова ў зямельным аддзеле звяла сабе гняздо група кулакаў — спецыялістаў у справах выданняў акт

советаў. У выніку створана такая блытаніна, што калі, напрыклад, сёпешні аднаасобнікі вёскі Акушкі пойдучы ў калгас, які знаходзіцца ў іх жа вёсцы, іх зямля не можа быць прырэзана да калгаснай.

Такі парадок насаджэння пасёлкаў праводзіў Рубанаў у Партыяскім сельсавеце, Шэвека ў Ленінскім і Горскім сельсаведах і інш. У адным масіве яны адводзілі зямлю 30—40 аднаасобніцкім гаспадаркам. А ў вёсцы Новая Слабада са згоды землемера Гашыкава было нарэзана 14 новых хутораў.

Для таго, каб стварыць умовы для пераезду на новыя хутары, раёны каморнік Рызоў даў распараджэнне адабраць у аднаасобнікаў, пражываючых на тэрыторыі калгасаў, прысядзібныя ўчасткі. Гашыкаў распараджэнне Рызова выканаў.

У цэлым радзе калгасаў мае месца грубае парушэнне інструкцыі Наркамзема СССР, зацверджанай СНК СССР, «Аб парадку прадастаўлення дзяржаўных актаў на вечнае карыстанне зямлэй як з боку землеупарадчыкаў, так і прэзідыума РВК».

Апрача гэтага, наглядаецца неахайнае выкананне работ аднаасобнік землеупарадчыкамі пры перанясенні праектаў у натуру. Не ўстанаўляюцца слупы ва лініях у 500 метраў. На слупах няма дошчачак з назвай калгасаў, не праворваюцца знешнія гравіцы.

Раёныя арганізацыі ўсёй рабоце па ўручэнню актаў не надаюць належнага палітычнага значэння. Першы акт быў уручаны самаму адстаючаму калгасу, які не выканаў сваіх абавязкаў перад дзяржавай, — калгас імя **Галадзёда**. **Рэакцыйскага** сельсавета. Так было па ўсіх сельсаведах раёна — у першую чаргу ўручаліся акты самым адстаючым калгасам. Кіраўнікі раённых арганізацый — сакратар райкома партыі т. **СЕРАФІМАЎ**, старшыня райвыканкома т. **ЖУН** тлумачыць, што яны думалі ўручэннем першых актаў адстаючым калгасам падцягнуць іх да ўзроўня перадавых. Але нічога практычнага не зрабілі для таго, каб ператварыць свае добрыя намеры ў рэальнасць.

Ніякага палітычнага значэння сходам, на якіх уручаліся акты ў раёне не надавалася. Калгасу «Звязда», Макараўскага сельсавета, уручаўся акт упаўнаважаным на загад **Свірыдовым**. Ён склікаў агульны сход з паступным парадкам дня: першае — уручэнне акта, другое — продаж хлеба дзяржаве і трэцяе — розныя. Па пытанню аб уручэнні акта рукой класавага ворага ў пратакол запісан: «Даць уручэння акта лічыць штогоднім святкам і праводзіць яго ў шчырым і вясёлым становішчы». А член партыі **Свірыдаў** пратакол падпісаў.

Раённая газета як да выплыву

УСЕБЕЛАРУСКІ ПАХОД ІМЯ ГІНАЛО ЗА ЛЕН САРТОВКА ПАВЫСІЛА НУМАРНАСЦЬ ВАЛАКНА

ВЕТКА. Адозва ўсебеларускага злёта майстроў ільну сустрэла гарачы водгук у калгасам **Веткаўскага** раёна і выклікала новую хвалю сацыялістычнага спаборніцтва. Пасля прапрацоўкі адозвы ў большасці калгасаў рэзка ўзняліся тэмпы апрацоўкі ільну. Многія калгасніцы даюць рэкордную выработку.

Дэлегатка ўсебеларускага злёта **Мар'я Рагачова**, з калгаса імя 10 з'езда саветаў, вытрасвае за дзень па 10 кілограмаў валакна 12 нумарам. Рагачова працуе ўдарна не толькі сама, але сваім прыкладам дабіваецца таго, каб і другія калгасніцы таксама працавалі ўдарна. Звяно Рагачовай самае лепшае па тэмпах і якасці апрацоўкі. Калгас здаў на пункт Заготільну 33 цэнтнеры валакна добрай якасці, выканаўшы 60 проц. задання.

Калгасніца **Бронава** з калгаса «Барачыбіт рэвалюцыі» пасля абмеркавання адозвы ўсебеларускага злёта майстроў ільну пачала натропваць штодзённа па 9 кіло-

грамаў ільновакна 16 нумара.

Другая брыгада калгаса «Партызан», Сівенскага сельсавета (брыгадзір **Васкоў**), здала 11 цэнтнераў валакна 12 нумарам (план 12 цэнтнераў). Лепшыя ўдарніцы гэтай брыгады **Шугалева**, **Дубадзелава** і **Дагонькіна** вытрасваюць штодзённа 10—11 кілограмаў 12 нумарам.

У калгасе «Ударнік» частку ільну раней здалі 6—7 нумарам і лічылі, што вышэйшай якасці дабіцца нельга. Зараз, пасля прапрацоўкі адозвы майстроў ільну і палажэння сартавання, яны здаюць той жа тасты лён 12 нумара.

У калгасе імя **Молатава** паднялі тасты са спеціалістаў і звалі ў гумно. Частка яе пераблыталася. Не сартаваўшы тасты, яе пачалі апрацоўваць. Пасля абмеркавання адозвы майстроў ільну калгаснікі на сходзе рашылі абавязкова сартаваць усю тасту. Зараз яны здаюць на пункт высокаякаснае валакно.

ГАРЦУЕУ.

РЭКОРДНАЯ ВЫПРАЦОЎКА НА ТРАПАННІ

ВЕТРЫНА. На адозвы ўсебеларускага злёта майстроў ільну калгасніцы ўдарніцы **Ветрынскага** раёна адказалі рэкорднай выпрацоўкай на трапанні ільну. У калгасе імя **Н-кай** дывізіі калгасніца **Шайстар** **Антаніна** натропвае за дзень уручную 20—22 кілограмы ільновакна 14—16 нумарам.

У калгасе «Новы плях» лепшыя ўдарніцы **Майсеенка** **Аўдэкія**, **Кармалыс** **Ульяна** і **Цішкевіч** **Мар'я** штодзённа натропваюць па 15—16 кілограмаў ільновакна 14—15 нумарам.

КЛАЧКОУ.

ІГНАРУЮЦЬ ІЛЬНОТРАПАЛКІ

ЧАШНІКІ. За апошнія тыдні ў раёне рэзка знізіліся тэмпы апрацоўкі ільну. Рэспубліканскай камісіяй па спаборніцтву з Заходне-Сібірскім краем і Заходняй вобласцю **Чашніцкі** раён знят з чырвонай дошкі.

Раёныя арганізацыі і старшыні сельсаветаў аслабілі сваё кіраўніцтва ільноапрацоўкай і арганізавалі работы на ільне.

Дварэцкі сельсавет на 28 кастрычніка выканаў план апрацоўкі ільну ледзь на 9 проц. У сельсавеце стаяць спецыяльны ўпаўнаважаны райкома, т. **Стэльмах**. Але што робіцца ў калгасам, ні ўпаўнаважаны, ні старшыня сельсавета не ведаюць.

Вось чым можна тлумачыць.

РАЗВАДОУСНІ.



У СУРАЖСКИМ РАЁНЕ ГРУБА ПАРУШАЮЦЬ ПРАВЫ НАСТАЎНІЦІ ВА

Утвораная правёрка **Наркомаветы** паказала, што пасля рашэння СНК БССР аб парушэннях у выплыве заробтнай платы настаўнікам па **Суражскаму** раёну справа не змянілася к лепшаму.

Настаўнікі яновіцкай няпоўнай сярэдняй школы не атрымалі зарплаты за верасень і кастрычнік і выплата не мяркуецца нават у бліжэйшыя дні.

На наша запытанне, чаму ўсе арганізацыі сельсавета, у тым ліку і работнікі сельсавета, атрымалі заробтную плату за кастрычнік, а настаўнікам не выплачана за жнівень, атрымалі адказ: «На гэты патрабаваліся невялікія сумы, таму і атрымалі».

Настаўнікі гэтай жа школы ўжо 6 месяцаў не атрымліваюць кватэрных. — Няма па каштарысу, таму і не плоцім, — тлумачыць загадчык райфа тав. **Карпенка**.

Матуў, як бачыце, надзвычай «важны» — няма грошай па каштарысу. Старшыня **Станькаўскага** сельсавета тав. **Кавалёў**, рашыў усім настаўнікам малодшых класаў замест 86 руб. выплачваць па 76 руб. і вось настаўнікі **Леснікаў**, **Калінава**, **Анісімаў**, **Баранаў**, **Рыўкіна**, **Варфаламееў** з жніўня атрымліваюць заробтную плату па 76 руб. замест 86 руб. (і разрад паложаных па закону).

Такая жа аперацыя прароблена і па **Станькаўскай** школе, дзе настаўнікі малодшых класаў да жніўня атрымлівалі па 86 руб., а ў жніўні старшыня сельсавета **Кавалёў** прапанаваў дырэктару школы т. **Слабковічу** склаць ведамасць «з разліку 76 руб.». Воля **Станькаўскага** самадурна было выканана.

Па ўсяму раёну, за выключэннем **Суражскай** НСШ, не выплачваюцца заробтная плата завучам. Райфа гэта тлумачыць тым, што няма грошай па каштарысу, у той час, калі пасада авучаў уведзена па ўсіх раёнах.

Наогул сродкі, якія адпускаюцца па каштарысу школ або ад іх адбіраюцца ў так званым цэнтралізаваным парадку, або з усім школам не выдаюць. Так, напрыклад, фонд на дапамогу бяднейшым вучням не выкарыстоўваецца ў радзе школ. З 109.438 руб., адпущаных па каштарысу на аператыўныя расходы



Піонеры 6 польскай школы выпусцілі спецыяльны нумар наменгазеты «Піонер», прысвечаны дзесяцігоддзю «Пионерской правды».

На здымку: рэдакцыя за выпускам газеты. Злева направа: **Лукашэвіч**, **Камоцная**, **Цяўлоўскі** (рэдактар) і **Бурдзель**.
Фото КАПЛІНСКАГА.

БАЯВЫЯ ЗАДАЧЫ АЭРАКЛУБАЎ

Аэраклубы БССР у асноўным заканчваюць 1935 навучальны год. Да XVIII гадавіны **Кастрычніцкай** рэвалюцыі мы таксама, як і ўся краіна, як увесь рабочы клас, можам падвесці вынікі нашай гадовай работы. А поспехі, праўда, пакуль невялікія, мы ўсё-ж маем.

За мінулы год арганізаваны тры новыя аэраклубы, якія на сёння не толькі абзаваліся самалётамі, аэрадромамі, ангарамі і інш., але з поспехам заканчваюць падрыхтоўку пілотаў (гомельскі аэраклуб), выпусцілі значную колькасць планерыстаў і інш. Самалётны парк па аэраклубах БССР вырас за 1935 год на 100 проц., парк планераў — на 60 проц. Частка аэраклубаў набыла свае «уласныя» парашуты. За гэты год аэраклубы без адрыву ад вытворчасці падрыхтавалі і выпусцілі 22 пілоты.

Зараз заканчваюць лётную практыку яшчэ 76 чалавек. З іх першая група інструктара т. **Павлодава** (менскі аэраклуб) ужо закончыла палёты і прыступае к дапрацоўцы некаторых пытанняў наземнай падрыхтоўкі. Каля 2.000 маладых хлопцаў і дзяўчат горада і вёскі нашай ардэназнаснай рэспублікі за мінулы год аўладалі майстэрствам палётаў на планерах.

Упершыню ў БССР у гэтым годзе ў сістэме аэраклубаў разгарнулася парашутная падрыхтоўка. За 10 месяцаў зроблена больш 200 прыскоў з самалётаў, прычым значны працэнт прыскоў зрабілі «першаразнікі», а таксама намала было прыскоў эксперыментальных (зацэпных, з фігур вышэйшага пілатажу, з вялікай вышыняй).

Галоўнае, што мы ў гэтым годзе падрыхтавалі дастатковы кантынгент вольных інструктараў, якія, пачынаючы з студзеня 1936 года, пачнуць сістэматычную работу на падрыхтоўцы сацыяльна-парашутыстаў з лепшай часткі нашай моладзі.

Значная работа праведзена па капітальнаму будаўніцтву. У

Але ўсе гэтыя першыя дасягненні нас ні ў якой меры не могуць задаволіць. Патрэбны новы і новыя намаганні ўсіх працоўных нашай рэспублікі для таго, каб аэраклубы непаравна больш выраслі і умацаваліся.

Попыт на «палёт» расце з кожным днём, так жа сама, як і расце попыт ва ўсіх галінах нашай жыцця. У ногу і патрэбамі працоўных мы мяркуем у гэтым годзе значна пашырыць колькасць навучаемых у аэраклубах пілотаў, парашутыстаў, планерыстаў і іншых авіяцыйных спецыялістаў. Але колькасць рост павінен быць забяспечаны параўнальна больш высокай якасцю падрыхтоўкі авіяспецыялістаў. Якасць падрыхтоўкі і значнай меры вызначыць якасць адабраных для навучання сацыялістаў.

Зараз усе аэраклубы выдзелілі адбор кантынгентаў для навучання ў 1936 г. Трэба цалкам улічыць памылкі і недахопы набытыя ў 1934 г. **Комсамол**, профсаюзны саветы павінны паслаць ў аэраклубы дастатковую колькасць сапраўды лепшых людзей. Адбор ўсіх кантынгентаў павінен быць закончан к 1 снежня гэтага года.

Дармова навучаць аэраклубы ў гэтым годзе нікога не будуць прыёмствам, установам, вышэйшым навучальным установам, калгасам, саўгасам неадкладна пачаць заклочэне дагавораў на «адпрацоўку» авіяспецыялістаў у сістэме аэраклубаў.

У 1936 годзе аэраклубы павінны будучы павялічыць свой самалётны парк на 150—200 проц. У параўнанні з 1935 годам. У БССР будзе адкрыта пастаянна дзеючая планерная школа, дзе будуць навучацца вышэйшай формы спецыялісты (буксіроўка, паранье і інш.). Неабходная матэрыяльная частка ўжо закуплена, у тым ліку буксіроўачныя планеры **Г-Ш-5** і інш. Мы мяркуем пачаць дабыць для аэраклубаў

Кривавая расправа царызма з працоўнымі масамі Менска

У ТЫЯ ДНІ

«УСЕРАСІЙСКАЯ ПАЛІТЫЧНАЯ СТАЧКА АХАПЛА НА ГЭТЫ РАЗ САПРАЎДЫ ўсю краіну, аб'яднаўшы ў Героўскім уздыме самага прэччанага і самага перадавога класа, УСЕ НАРОДЫ ПРАКЛЯТАЙ ІМПЕРЫІ РАСІЙСКОЙ. ПРОЛЕТАРЫ ўсіх НАРОДАЎ ГЭТАЙ ІМПЕРЫІ ўЦСКУ І ГВАЛТУ ВЫСТРАІВАЮЦА ЦЯПЕР У АДНУ вялікую АРМІЮ СВА БОДЫ І АРМІЮ СОЦЫЯЛІЗМА».
ЛЕНІН.
(З АРТЫКУЛА «УСЕРАСІЙСКАЯ ПАЛІТЫЧНАЯ СТАЧКА». КАСТРЫЧНІК 1905 г.).



Помнік афірам Курлоўскага расстрэлу ў 1905 годзе.

КАСТРЫЧНІК 1905 ГОДА
Пад кіраўніцтвам большавіцкай партыі пачалася ўсерасійская палітычная стачка.
«Масква і Пецярбург падзялілі паміж сабою гонар рэвалюцыйнага пролетарскага пачыну. Забаставалі сталіцы» (Ленін). А следам за пролетарыямі сталіц узнялася ўся краіна. Забаставалі рабочыя ўсёй царскай імперыі. І на Беларусі разгарнулася хваля масавага палітычнага забаставачнага руху.

25(12) кастрычніка.
У Менску пачалася ўсеагульная палітычная забастоўка. Бастуюць усе фабрыкі, заводы і майстэрні. Гандлёвыя прадпрыемствы і канторы закрыты. Не працуе таксама вадаправод і электрастанцыя.
З раніцы забаставаў увесь участак Маскоўска-Брэсцкай чыгуны: Вязьма, Смаленск, Менск.

Удзень, у 4 гадзіны на ст. Менск Лібава-Ромэнскай чыгуны з'явілася каля 1000 чыгуначнікаў, выпусцілі пару з паравозаў і прымусілі спыніць работу ва ўсіх службах упраўлення. Увечары быў вялікі мітынг.

Губерніскія ўлады ў паніцы. Па гораду расклеены аб'явы губернатара, якія гавораць: «Усякія спробы парушыць парадак будуць падаўлены зброяй, а па таму жыхарам прапануецца без неабходнасці не пакідаць кватэр».

У гэты дзень у Гомелі спыніўся чыгуначны рух на Лібава-Ромэнскай і Палескай дарозе, таксама забаставалі рабочыя электрастанцыі.

26(13) кастрычніка.
У Менску прадаўжаецца ўсеагульная забастоўка. На Віленскім вакзале адбываюцца мітынгі рабочых і служачых.

Пачалася ўсеагульная забастоўка ў Гомелі, Оршы, Мазыры і Слуцку. У Гомелі сабраўся вялікі мітынг гарадзкіх рабочых і чыгуначнікаў. У Слуцку адбываецца тысячная дэманстрацыя.

27(14) кастрычніка.
У Гомелі адбываюцца вялікія дэманстрацыі, якія суправаджаюцца кривавымі сутычкамі з паліцыяй і з казачымі раз'ездамі. У Віцебску—вялікі мітынг пры ўдзеле 4—4,5 тысяч рабочых.

28(15) кастрычніка.
У Вільні абвешчана ўсеагульная забастоўка. Ідзе мітынг чыгуначнікаў. Па Завальнай вуліцы рабочыя перавярнулі вагоны конкі. Увечары сутычкі з паліцыяй.

29(16) кастрычніка.
Стачка ў краіне дасягае свайго апошняга. Большавікі ставяць пытанне аб неадкладным пераводзе стачкі ва ўзброенае паўстанне.

30(17) кастрычніка.
Царскі ўрад выпускае маніфест, прабуючы ашукань шырокія масы рабочых і сялян. Пачынаюцца масавыя яўрэйскія пагромы. Збіваюць, саджаюць у турмы важакоў рабочых.

Зараз-жа пасля маніфеста Ленін піша артыкул, дзе растлумачвае сэнс гэтага манеўра самадзяржаўнага ўрада. Ленін рыхтуецца да прыезду ў Расію. Перад ад'ездам ён прызывае рускія пролетарыят «да новай яшчэ болей упартай барацьбы, каб не даць апомніцца ворагу».

У Віцебску ўсеагульная забастоўка, на вуліцах раз'язджаюць вайсковыя палатры. Частыя кривавыя сутычкі з рабочымі. У рабочых кварталах арганізуюцца саювыя атрады самаабароны.

31(18) кастрычніка.

У Менску на пляцы каля Віленскага вакзала сабраўся вялікі 15-тысячны мітынг. Быў зачытан царскі маніфест. Выступіўшы ад Менскай групы РСДРП аратары ўскрылі сапраўдную сутнасць маніфеста. У 1½—5 гадзін дня раптам, без усякага папярэджання, салдаты, прысланыя па загаду губернатара Курлова, адкрылі па мітынгу ураганы, перакрываючы ружэйны агонь. Усяго было забіта 100 і ранена да 300 чалавек.

1 лістапада (19 кастрычніка).

Менская група РСДРП выдае лістоўку «Да грамадзян горада Менска» з заклікам да ўзброенага паўстання:

«Ужо! Ужо дараваная канстытуцыя афарбована кроўю грамадзян... Самадзяржаўе не можа жыць без крыві народу; пакуль яно існуе, кроў не перстане ліцца шырокім патокам... Кривавы Нікалай можа даць толькі кривавую канстытуцыю, такую канстытуцыю, якая пакідае яму магчымасць і свабоду страляць ў беззбройны народ... Няхай кроў забітых пры царскай «свабодзе» навучыць жывых разумець і амагацца за сапраўдную свабоду, за канчатковае звяржэнне самадзяржаўя і манархіі. Кроў паўшых заклікае! Яна гаворыць: не верце цару, нават тады, калі ён гаворыць аб свабодзе, не верце зверху, калі ён ужо, здаецца здыхае. Хутчэй, хутчэй дайвайце яго! Кожная лішняя мінута жыцця яго—гэта смерць рабочых і сялян, жанчын і дзяцей, маладых і старых, рускіх і яўрэй, армян і татар... Мы адномсцім, мы абальем гэта самадзяржаўную канстытуцыю крывёю, самадзяржаўе і прыспешымаў на».

„Якая рэвалюцыя можа перамагчы без зброі і хто гоі рэвалюцыянер, які гаворыць: Далоў зброю?.. Што трэба каб сапраўды перамагчы? Для гэтага патрэбны тры рэчы, добра зразумейце і запомніце,—першае, што нам патрэбна,—узбраенне, другое—узбраенне, трэцяе яшчэ і яшчэ раз узбраенне.“
З ВYSTУПЛЕННЯ ТАВ. СТАЛІНА У ДНІ КАСТРЫЧНІЦКАЙ СТАЧКІ НА МІТЫНГУ У ТІФЛІСЕ

КРІВАВЫМІ ЛІТАРАМІ

Р. Мурашка
(УРЫВАК З РАМАНА «СЫН»)

Натоўп на пляцы перад вакзалам навялічваўся мо' з кожнай хвілінай, бо народ прыбываў і прыбываў, кожнаму хацелася ведаць, што робіцца па Расіі...

Як толькі Арон з чыгуначнікам ступілі на пляц, народ замітусіўся і ў той-жа час адбылося нешта недарэчнае. Салдаты, якіх за адсутнасць Арона з Аляксеем яшчэ прыбыло, раптам па камандзе афіцэраў пасталі ў баявы парадак і грукат стрэлаў заглушыў сабою мітынгавы гоман.

Так гэта неспадзявана і недарэчна пачалося, што ў першую-ж хвіліну хлопцы не ведалі, куды кінуцца і што рабіць, як і ўся велізарная грамада людзей на мітынгу. Але стрэлы ўрэзаліся ў жывое цела натоўпу. Упала некалькі чалавек, і ўвесь пляц, здаецца, сарваўся з месца і ад таго людзі не ўстаялі на месцы, нарахнулі ў розныя бакі, пачалі падаць. Большая частка рынула ўлева, з намерам, мусіць, ці і без усякага намеру, прарвацца па вакзал кругом, быццам спадзючыся там выратавацца ад салдат, якія за першым стрэлам зрабілі другі і трэці. І адначасова са стрэламі падалі людзі, як падаюць спелыя яблыкі ўвосень з яблыні. У гэты самы момант з вакзала, куды напірала грамада, загрузацелі стрэлы другіх салдат. Гучны вінтавачны ляскаў убудзіў мірны, што дагуль баставаў вакзал.

Крыкі, стогны, стрэлы, ляскаў куль, тупат соцень, а мо, і тысяч людзей памяшаўся ў адной пякельнай музыцы. Арона з Аляксеем густая хваля цел у раз збіла з дарогі, падхапіла і панесла, сама не ведаючы куды. Было інстынктыўнае жаданне выляцець з пад гэтых жудасных смяртальных стрэлаў. Каб выраслі раптам крылы ў натоўпу, узяцеў-бы ён, здаецца, і знік-бы за белаватымі аблачынкамі, што напылілі з захада. Але-ж кулі былі шпарчэйшымі за чалавечыя ногі: шлях, па якому ўцякаў народ, засцілаўся забітымі і параненымі.

Арон папрабаваў вырвацца з мончых абцугоў, у якія спіснулі яго на смерць запалоханыя ўпекачы, і ніяк не мог. З чыгуначнікам іх, відаць, разлучылі з самага пачатку, бо таго не было паблізу.

Натоўп дарваўся, нарэшце, да вуліцы. Тут пачаўся сапраўдны гармідар. Слабейшыя, не маючы моцы прабіцца, падалі пад ногі, і па іх беглі, спатыкаліся, падалі і зноў уставалі і беглі сотні

дужэйшых. Арона неяк адліснулі на бок да сцяны дому. Ці гэта людзі перабеглі ўжо ўсе, ці гэта ён нейкім чынам натрапіў на другую вуліцу.

Стрэлы не перасціхалі яшчэ, народ бег, толькі ўсё радзей, — гэтак ашаламіла Арона неспадзяваная страляніна, смерць на вачах і перапуг соцень людзей. Цяпер ён аддыхнуўся. Туманавая плеўка спаўзла з вачэй і ён убачыў проста перад сабой...

...Юзіка. У гарадскім паліце, у шэрай кепцы на патыліцы. Адкуль ён вынырнуў?

— Стой! — крывнуў, здаецца, Арон на ўсю вуліцу.

Юзік азірнуўся і залп з-пад вакзала замёў вуліцу. Юзік як бег, так недарэчна заараў носам у брук. Арон паімкнуўся падбегчы да яго, наткнуўся на нейчае цела, упаў. Патрывожаная Аронам афіра расстрэлу застагнала працяжна. Арон зірнуў. Уся ў крыві на баку ляжала тая чарнявая, з сумным поглядам вачэй дзяўчына.

— О, каты!.. — праз спіснутыя зубы вырвалася ў Арона.

СТАРОНКА СКЛАДЗЕНА ПА МАТЭРЫЯЛАХ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ ПАРТЫІ ПРЫ ЦК КП(б)Б.

Маніфест цара у дзелянні

**КУРЛОЎСКИ
РАССТРЭЛ**

Менскі губернатар Курлоў даносіць міністру ўнутраных спраў:

«Верныя абавязку і прысязе роты 239 пяхотнага Окскага палка сталі страляць і натоўп маніфэстантаў кінуўся ўцякаць, пакідаючы на месцы 48 забітых і раненых да 70 чалавек».

**ЦАРСКИ УРАД
НАТХНЯЕ КУРЛОВА
НА РАССТРЭЛ ПРАЦОЎНЫХ**

Той самы Трэпаў, які ў барацьбе супроць Пецярбургскага пролетарыята выдаў загад: «патронаў не шкадаваць», тэлеграфуе 26 кастрычніка менскаму губернатару:

«Атрыманы ўказанні, што рэвалюцыянеры маюць намер выклікаць у Менску беспарадкі. Прапаную Вам прыняць належныя папярэдзальныя меры, у выпадку ўзнікнення беспарадкаў спыніць такавыя самым рашучым».

На другі дзень пасля расстрэлу дэманстрацыі на вакзальным пляцы...



КУРЛОУСКІ РАССТРЭЛ

Менскі губернатар Курлоў да-
носіць міністру ўнутраных
спраў:

«... Верны абавязку і прысязе
роты 239 пяхотнага Окскага палі-
ка сталі страляць і натоўп мані-
фестантаў кінуўся ўцякаць, пакі-
даючы на месцы 48 забітых і ра-
неных да 70 чалавек».

На другі дзень пасля расстрэ-
ту дэманстрацыі на вакзальным
пляцы, 19 кастрычніка Курлоў
тэлеграфуе:

«... Докладваю магчыма адна-
членне беспарадкаў, якія выму-
шан буду задушыць сілай».

Менскі пракурор Бібікаў 20
кастрычніка телеграфуе:

«... Сёння губернатар зноў па-
пярэдзіў мяне, што пры малей-
шым руху натоўпа, аддасць усім
войскам загад страляць без лі-
тасці».

ЦАРСКІ УРАД НАТХНЯЕ КУРЛОВА НА РАССТРЭЛ ПРАЦОУНЫХ

Той самы Трэпаў, які ў ба-
рацьбе супроць Пецярбургскага
пролетарыята выдаў загад: «пат-
ронаў не шкадаваць», телегра-
фуе 26 кастрычніка менскаму
Губернатару:

«Атрыманы ўказанні, што рэ-
волюцыянеры маюць намер вык-
лікаць у Менску беспарадкі. Пра-
паную Вам прыняць належныя
папярэджальныя меры, у выпад-
ку ўзнікнення беспарадкаў спы-
ніць такія самым рашучым
чынам».

Таварыш міністра Трэпаў.

ЦАРСКІЯ САТРАПЫ ЗАПОМНІЛІ 1905 ГОД

Віцебскі губернатар у спра-
ваздачы за 1905 год цару пісаў:
«Справаздачны год па колькасці
і характару выпадкаў пару-
шэння нармальнага цяжэння
жыцця з'яўляецца выдатным у
летанісах губерняў за апошнія
25 год».

27(14) кастрычніка.
У Гомелі адбываюцца вялікія
дэманстрацыі, якія суправаджаюць
крававымі сутычкамі з па-
ліцыяй і з казачымі раз'ездамі.
У Віцебску — вялікі мітынг пры
ўдзеле 4—4,5 тысяч рабочых.

28(15) кастрычніка.

У Вільні абвешчана ўсеагуль-
ная забастоўка. Ідзе мітынг чы-
гуначнікаў. Па Завальнай вулі-
цы рабочыя перавярнулі вагоны
конкі. Увечары сутычкі з паліцы-
яй.

29(16) кастрычніка

Стачка ў краіне дасягае свайго
апагею. Большавікі ставяць пы-
танне аб неадкладным пераводзе
стачкі на ўзброенае паўстанне.

У Беларусі прадаўжаецца ўсе-
агульная забастоўка. Ідуць мі-
тынгі. У Вільні пасля справака-
ванай сутычкі з рабочымі, войскі
адкрылі агонь па ўдзельніках
мітынгу — забіта пяць, ранена —
трыццаць рабочых.

У Вільні прадаўжаецца ўсе-
агульная забастоўка, ідуць мі-
тынгі.

Пасля справакаванай сутычкі
з рабочымі, войскі адкрылі агонь
па ўдзельніках мітынгу. Забіта
5, ранена 30 рабочых.

У біязбройны народ... Няхай
кроў забітых пры царскай «свабо-
дзе» навучыць жывых разумець і
змаганца за сапраўдную свабоду,
за канчатковае звяржэнне
самадзяржаўя і манархіі. Кроў
паўшых заклікае! Яна гаворыць:
не верце цару, нават тады, калі
ён гаворыць аб свабодзе, не
верце эверу, калі ён ужо, здаец-
ца здыхае. Хутчэй, хутчэй да-
вайце яго! Кожная лішняя мі-
нута жыцця яго — гэта смерць ра-
бочых і сялян, жанчын і дзяцей,
маладых і старых, рускіх і аў-
раў, армян і татар... Мы адпом-
спім, мы абальем гэту самадзяр-
жаўную кастытуцыю крывёй
самадзяржаўя і прыспешнікаў ца-
ра і гэтым толькі даб'ёмся сва-
боды. Паўстанце, бярыцеся за
зброю! Вось завет загінуўшых
на полі барацьбы...

... Загінуўшым слава, жывучым
барацьба. Барацьба да канца!

Далоў самадзяржаўе, пяхай
жыве дэмакратычная рэспубліка!
Няхай жыве змагаючыся рабо-
чы клас і яго правадыр — Соцы-
ял-дэмакратыя!

Менская група РСДРП.



Курлоўскі расстрэл у 1905 г. у Менску. 3 карціны мастака Віера.

КУРЛОУСКІ РАССТРЭЛ*)

Ужо з першых дзён кастрычні-
ка 1905 г. стачачны рух адразу
падымаўся на большую вышыню.
Падзеі ў краіне насілі характар
выключнай хуткасці. Усерасій-
ская палітычная стачка ахапіла
ўсю краіну. Пачалі Масква і Пе-
цярбург. За імі паследавалі ін-
шыя гарады. З 25 (12) кастрычні-
ка фактычна пачалася ўсеагуль-
ная забастоўка і ў Менску: да
забастоўкі адразу далучыліся ўсе
фабрыкі, заводы, рамесленыя
ўстановы і гандлёвыя прадпрыем-
ствы. Прыпыніліся заняткі ў на-
вучальных установах. Не праца-
валі ні пошта, ні электрастанцыя.
Па начах горад быў ахутан у
імглу.

У Менску ў пачатку кастрыч-
ніка яшчэ да абвешчання за-
бастоўкі адбыўся цэлы рад сходаў
і мітынгаў. Мітынг, які ад-
быўся 18 (5) кастрычніка, быў
накрыт паліцыяй. Рабочых збіва-
лі, паранена было каля 100 ча-
лавак. Вялікі мітынг у некалькі
тысяч гарадскіх рабочых і чыгу-
начнікаў, скліканы менскай ар-
ганізацыяй на тэрыторыі чыгунач-
нага пуні Лібава-Роменскай чы-
гункі, таксама быў накрыт палі-
цыяй. Да з'яўлення казакаў мі-
тынг быў распушчан.

Мітынгі чыгуначнікаў, пачы-
наючы з 26 (13) кастрычніка ад-
бываліся штодзённа ў памяшкан-

*) Урывак з успамінаў, напісаных
для падрыхтоўваемага інсты-
тутам гісторыі партыі пры ЦК
КП(б)В зборніка «Да 30-годдзя
рэвалюцыі 1905 года».

ні вакзала Лібава-Роменскай чы-
гункі ў прасторных залах I і III
класаў. Мітынгі гэтыя прадаўжа-
ліся пэўны дзень бесперапынна.
Залы былі поўныя народамі, у
большасці чыгуначнікаў і гарад-
скіх рабочых. Спачатку сходы бы-
лі прысвечаны спецыфічным пра-
фесіянальным пытанням чыгунач-
нікаў: абмяркоўваліся патраба-
ванні чыгуначнікаў, а таксама
статут новага чыгуначнага саюза.
На сходах паведамляліся даныя
аб ходзе чыгуначнай забастоўкі
па ўсёй Расіі. Але неўзабаве сходы
пачалі прымаць яркі палітыч-
ны характар. На сходах пачалі
ўсё часцей выступаць прамойцы
менскай арганізацыі РСДРП, і
прамовы пачалі прысвечаныя су-
часнаму палітычнаму моманту,
вайне, пытанням аб розных сва-
бодах, аб Устаноўчым сходзе і
т. д. З 29 (16) кастрычніка ў за-
бастовачны камітэт чыгуначнікаў
пачалі ўваходзіць афіцыйна
прадстаўнікі менскай партыйнай
арганізацыі.

Але апрача мітынгаў і сходаў,
якія адбываліся на вакзале Ліба-
ва-Роменскай чыгункі, менскай
арганізацыяй наладжвалася сходы
чыгуначных рабочых майстэрняў,
дэпо і машыністаў, часамі разам
з рабочымі фабрычных прадпры-
емстваў. Тут больш рашуча вя-
лася агітацыя за лозунгі партыі. На
гэтых сходах нашы прамойцы га-
варылі аб падрыхтоўцы да ўз-
броенага паўстання, аб неабход-
насці звяржэння самадзяржаўя
і т. д.

Усерасійская кастрычніцкая за-

бастоўка праходзіла дружна і з
вялікім уздымам. Сціпілася ўсё
жыццё ў краіне; газеты перасталі
выходзіць. Сувязь падтрымліва-
лася толькі праз телеграфныя да-
ныя, якія атрымліваліся адзіным
чыгуначнікаў. Настрой рабочай
масы ў Менску быў усе гэтыя
дні баявы. Па галоўных вуліцах
горада выдзілі натоўпы народу
запаўнялі тратуары і маставыя.
Па сярэдзіне вуліцы ланцугом
павольна раз'язджалі казакаў.

Весткі аб ходзе забастоўкі ў
іншых гарадах менскай арганіза-
цыя атрымлівала рэгулярна праз
чыгуначнікаў, але весткі гэтыя
былі няпоўныя і запозненыя. Та-
му аб царскім маніфесте ад 30
(17) кастрычніка мы даведаліся
толькі з менскай газеты «Северо-
Западный край» раніцою 31 (19)
кастрычніка. Мы ўсе паспяшылі
на Лібава-Роменскі вакзал. На
вакзале з самага пачатку заба-
стоўкі ўвесь час знаходзілася
большасць нашых работнікаў. Да
гэтага часу весткі аб маніфесте
атрымліваў менскі чыгуначны за-
бастовачны камітэт. К вакзальна-
му пляцу пачалі спякацца групы
рабочых і аддзельныя асобы.
Хутка ўвесь пляц запоўніўся на-
родамі. Вестка аб царскім мані-
фесте са здзіўляючай хуткасцю
абляцела ўвесь горад. Гэты мані-
фест неўзабаве з'явіўся ў друка-
ваным выглядзе.

На вакзальным пляцы пачаўся
мітынг, куды перайшоў і сход
чыгуначнікаў, які адбываўся
ўвесь час у гэтым вакзале.
К вакзальным пляцам сталі па-

Е. БЕЛЕНЬКІ

дыходзіць маніфестацыі рабочых
з чырвонымі сцягамі. Прамойцы
нашай партыі, выступіўшы на
мітынгу, падвергнулі царскі мані-
фест аніпцальнай крытыцы і да-
казвалі, што толькі звяржэннем
самадзяржаўя можна дабіцца сва-
боды, што накуль цар і яго пры-
служнікі асталіся, накуль сама-
дзяржаўе не скінута, ні аб якой
свабодзе не можа быць і гутаркі.
Настрой мас усе больш павы-
шаўся. Была ўнесена прапанова
патрабаваць неадкладнага вызва-
лення паліт'іных зняволеных. На
мітынгу была выбрана дэпутацыя
к губернатару для прад'яўлення
патрабавання ад імя «народу» аб
вызваленні ўсіх паліт'ічных.
Выбраная дэпутацыя з 12 чалавек
неадкладна накіравалася к дому
губернатара.

Па вуліцах горада ў гэты час
прадаўжалася маніфестацыя шмат-
лікіх натоўпаў з чырвонымі сця-
гамі і рэвалюцыйнымі песнямі.

Дэпутаты ад губернатара на-
кіравалася з вялікім натоўпам ма-
ніфестантаў да губернскай турмы.
Маніфестанты горача віталі палі-
т'ічных зняволеных, а потым ра-
зам з вызваленымі паліт'ічнымі,
у колькасці 15 чалавек, накірава-
ліся на Лібава-Роменскі вакзал,
несучы вызваленыя на руках. Гу-
бернатар Курлоў згадаўся вызва-
ніць толькі тых паліт'ічных, якіх
былі арыштаваны ім у адміністра-
т'іўным парадку.

З выключнай цешлівай і радас-
цю сустрэў натоўп на вакзаль-
ным пляцы вызваленыя тавары-
шоў. Іх віталі воклічамі і прамов-
ямі. Але лікаванне прадаўжалася
нядоўга. Атрад салдат накі-
раваўся для акружэння мітынгу.
Ассэры таварышы з натоўпу,
заўважыўшы рух салдат, пачалі
іх вітаць: «Няхай жывуць рэво-
люцыйныя салдаты!». Раздаліся

стрэлы. Натоўп замятаўся, па-
даючы і піскаючы адзі аднаго,
пакідаючы на месцы забітых і
раненых. Гэта стрэльба ў народ
прадаўжалася доўга і цэлыя горы
трупаў стварыліся на вакзальным
пляцы.

Неўзабаве ў арганізацыю пача-
лі паступаць асобныя весткі аб
афарах курлоўскай эскадры. Спа-
чатку яшчэ цяжка было высвет-
ляць колькасць афараў, але потым
пачалі паступаць усе больш па-
драбязныя весткі. Стала вядома,
калі гібелі нашага таварыша —
члена менскай арганізацыі тав.
Ентыса. Тав. Ентыс быў добры
таварыш і прапагандыст. Як пе-
радаваў бачыўшыя, Ентыс вы-
браўся з агню на пляцы і накі-
раваўся ў цэнтр горада, але калі
ён параўняўся з паліцэйскім
участкам, у яго выстраліў гара-
давы (прозвішча забойцы Якубо-
віч) і забіў на месцы.

У ліку забітых на плошчы з
членаў нашай арганізацыі былі:
Абрам — «Купец», толькі што
выпушчаны з турмы, Нехама Шы-
манюўская — актыўная і перада-
вая работніца. Яна адна з пер-
шых далучылася ў 1903 годзе да
менскай арганізацыі, і рад іншых
таварышоў.

Паводле афіцыйных даных,
зыходзячых ад пракурора, коль-
касць забітых і параненых да-
сягнула 150 чалавек. Паводле на-
ведання самога віноўніка рас-
стрэлу Курлова забіты 52 ча-
лавекі, паранены 123*).

*) Колькасць забітых і паране-
ных была значна большай, чым
паказвалі афіцыйныя лічбы.
Наогул не ў інтарэсах Курлова
было ўказваць дакладную коль-
касць забітых. У Менску тады лі-
чылі колькасць забітых каля 100
і параненых каля 300 чалавек.

Ускрыццё трупаў паказала, што
салдаты стралялі ў натоўп раз-
рыўнымі кулямі. Некаторыя тру-
ны былі пакалечаны да непазна-
ваемасці.

Курлоўскі расстрэл удзельнікаў
мітынгу на вакзальным пляцы
выклікаў яшчэ большае азлабле-
не рабочых супроць царскага са-
мадзяржаўя і яго прадстаўнікоў.
Курлоўскі расстрэл на вопыце
паказаў усяму працоўнаму на-
селяніцтву горада істотнае зна-
чэнне царскага маніфеста ад 17
кастрычніка аб свабодзе. Рабо-
чыя ўпэўніліся ў правільнасці ло-
зунгаў нашай партыі аб неабход-
насці звяржэння царскага сама-
дзяржаўя шляхам узброенага
паўстання.

Пасля расстрэлу з 31 (18) ка-
стрычніка ў Менску настала поў-
нае безудалдзе. Пачалася ўнутра-
няя барацьба паміж асобнымі
прадстаўнікамі мясцовай улады:
паміж пракурорам і губернатарам
з поваду адбыўшыхся расстрэлаў.

Непрыкметным чынам жыццё ў
горадзе рэгулявалася пераважна
пастановамі, зыходзячымі ад мен-
скай арганізацыі, у асобных вы-
падках, узгодненымі з стачачным
камітэтам чыгункі. Забастоўка
прадаўжалася па-ранейшаму. З
асаблівай інтэнсіўнасцю ў гэтыя
дні і месяцы ішла работа нашай
партыйнай друкарні. Выпускаліся
баявыя лістоўкі аб бягучых па-
дзеях. Апрача работы нашай
друкарні за гэты час не раз
практыкаваўся захват і друка-
ванне лістоў у прыватных дру-
карнях.

З поваду расстрэлу менскай
група РСДРП выпусціла экстрэ-

ную адоўку пад назвай «Да гра-
мадзян горада Менска».

Усеагульная забастоўка ў Мен-
ску актыўна прадаўжалася і па-
сля 31 (18) кастрычніка. Менская
арганізацыя штодзённа выпуска-
ла лістоўкі і адоўкі да бастую-
чых рабочых.

Па гораду ўвесь час цыркуля-
валі чуткі, што к часу пахавання
забітых губернатар рыхтуе пра-
вакацыю. Адначасова з гэтым у
горадзе былі распаўсюджаны пра-
кламацы, чорнасоценцаў з заклі-
кам да арганізацыі пагрому. Усё
гэта хвалявала населяніцтва го-
рада.

У Пецярбург былі накіраваны
некалькі дэлегацый да Вітэ ад
гарадской управы, прысяжных
павераных і т. д. для паведам-
лення аб падзеях 18 кастрычні-
ка і для хадайніцтва аб прыпы-
ненні да суда Курлова і назна-
чэння сенатарскай рэвізіі. Як і
трэба было чакаць, гэта хадайніч-
тва труслівых ліберальных дзея-
чоў ні да чаго не прывяло. Кур-
лоў, выкліканы ў Пецярбург, праз
пару тыдняў вярнуўся і прысту-
піў да выканання абавязкаў мен-
скага губернатара. Курлоў быў
аусім спакоен, што яго дзеянні
выклікаюць толькі адабрэнне і за-
ахвочанне царскіх міністраў.

Чыгуначная забастоўка ў Мен-
ску скончылася 24 кастрычніка.
Забастоўка прадаўжалася, такім
чынам, бесперапынна 11 дзён.
Скончылася яна арганізаваным
парадкам пасля адбыўшага
агульнага схода рабочых і слу-
жачых Лібава-Роменскай чыгункі,
на якім (па ўзгадненню з цэн-
тральным бюро саюза чыгуначні-
каў) было пастаноўлена, часова
спыніць забастоўку для таго, каб
лепш арганізавацца і сабраць не-
абходныя сродкі для далейшай
барацьбы.

БАЛОТНАЯ СТАНЦИЯ

У БССР 2,5 мільёны гектараў балот і забалочаных зямель — звыш 21 проц. тэрыторыі ўсёй рэспублікі. Плошча балот па размерках раўняецца тэрыторыі Бельгіі ці Даніі. Ператварэнне велізарных масіваў забалочаных зямель ва ўрадлівыя палі соўгасаў і калгасаў ужо не сираза будучага, а рэальнасць.

Балоты Беларусі, у мінулым крыніца жабрацтва, бескультур'я і хвароб, становяцца крыніцай багатага, заможнага і культурнага жыцця. У басейне ракі Прыпяці і Арасы, у беларускім Палессі, дзе некалі вадзіліся ласі і дзікія казы, цяпер красуюцца палі соўгасаў і калгасаў. Магутныя экскаватары праразаў балотныя сетры. Калоны савецкіх трактараў узялі і ўзнікаюць тысячы гектараў адвечнай паліны.

У вырашэнні гэтай задачы вялікую ролю адыгрывае Менская балотная станцыя. Станцыя—23 гады. Маленькі домік і 10—15 гектараў вопытнага поля на Камароўцы,—усё гэта ў мінулым.

Сёння яна чырвонасцяжная савецкая станцыя. Цэлы навуковы гарадок, культурны куток сталіцы ордэназнаснай БССР. 250 гектараў культурных палёў. Тут на вопытных палях навуковая думка наглядна паказвае, што балота — гэта не худыя зямлі, не яе алкіды, а багатайшая ўрадлівая глеба, якая дае небывалыя ў свеце ўраджай.

На плантацыях каля 50 відаў раслін і некалькі соцень гатункаў зернавых траў, караньплодаў, бабовых, сіласных, тэхнічных і гароднін культур.

Перад намі незнаёмая на беларускіх палях расліна. Ёю заняты цэлыя ўчасткі. Гэта каўчуканосы. Гадзіма каўчуканоса «кок-сагіз» — Сярэдняя Азія. Але ён і тут добра цвіце. 110 кілограм каўчука з 1 гектара. Гнуткія карэнні «Кок-сагіза» накапляюць каўчук. Тут можна бачыць і цыкорый, кользу, гарчыцу, паўднёвыя сарты каняпель і інш.

Яркія поспехі ў галіне аграэхнікі, атрымання высокіх ураджаяў зернавых на балочце, стварэння добрай кармовай базы (кораньплоды, сіласныя культуры, тапінамбур, травы) паказваюць эспанаты створанага на станцыі музея балот БССР. Звыш 1.000 экспанатаў паказваюць, як растуць і багалеюць арганізаваныя на асушаных землях калгасы і соўгасы.

Акадэмік А. С. Бандарэнка, вучоны сакратар Усесаюзнай сельскагаспадарчай акадэміі імя Леніна, які наведваў нядаўна станцыю, з вялікім захапленнем аглядаў кожную грядку, кожны ўчастак зямлі. «Гэта залатое дно», — сказаў ён, абыходзячы плантацыі каўчуканосаў і іншых культур.

Калектыву навуковых работнікаў, энтузіястаў-балотаведаў вядзе вялікую і плённую работу. Перад станцыяй, як і перад усесаюзным балотным інстытутам у цэлым, стаць задача—аробіць свае дасягненні здабыткам найшэрыльшых мас калгаснікаў і дабіцца ўкаранення гэтых дасягненняў у сацыялістычнае земляробства.

СУСТРЭЧА СТАРЫХ БОЛЬШЭВІКОЎ СА СПАЧУВАЮЧЫМІ КАГАНОВІЦКАГА РАЕНА МЕНСКА

31 кастрычніка ў клубе імя Сталіна адбыўся таварыская сустрэча старых большэвікоў са спачувачымі Кагановіцкага раёна.

З выключнай увагай выслухалі прысутныя выступленне старога большэвіка — члена партыі з 1905 года—тав. Баранава, які расказаў аб гераічнай барацьбе большэвіцкай партыі на працягу 30 год.

Выступаўшыя рабочыя адзначалі, як пад кіраўніцтвам партыйных арганізацый яны рыхтуюцца ўступіць у вялікую партыю Леніна — Сталіна.

— Я ўжо адчуваю, як я вырас, — гаворыць рабочы фабрыкі «Кастрычнік» тав. Саланевіч, — я зараз сучуся ў саўпартшколе, многа працую над сабой, чытаю таксама значна больш мастацкай літаратуры. За апошні час прачытаў «Как закалялась сталь», «Дрыгва» і інш.

У заключнай прамове сакратар оргбюро райкома партыі тав. Варончанка завастрыў увагу ўсіх спачувачых на неабходнасці грунтоўнага вывучэння статута і праграмы партыі і заклікаў усіх унутніх дастойна сустрэць вялікую гадавіну Кастрычніка.

(БЕЛТА).

ВЫКАНАЛІ ГАДАВЫ ПРМФІНПЛАН

Менскі патачны завод «Чырвоны золак» 27 кастрычніка выканаў гадавы прмфінплан. Выпрацавана 4.302,4 тоны патакі.

Магілёўскі завод па сунцы гародніны і пераапрацоўцы садавіны і ягад 25 кастрычніка выканаў гадавы план па сухой гародніне на 111 проц. і па пераапрацоўцы садавіны і ягад — на 154,7 проц.

Брыгада паралельных піскоў завода імя Кірава (Менск) 27 кастрычніка дэталірова выканала гадавы прмфінплан. Да канца года брыгада выпусціць звыш плана 2.000 піскоў.

ДОБРАБЫТ БАБРУЙСКА

БАБРУЙСК. 29 кастрычніка. (Кар. «Звязды»). У бягучым годзе бабруйскі горсавет правёў значную работу па добрабыту горада. Тратуары цэнтральнай Сацыялістычнай вуліцы саўпачасна асфальтаваны. Асфальтаваны тратуары з'явіліся і на другіх вуліцах горада. Усяго сёлета заасфальтавана 6.000 кв. метраў тратуараў. Панава замашчана 5.500 кв. метраў вуліц і перамошчана 5.000 кв. метраў. Валаправодная лінія павялічылася на 1 кілометр. Дадаткова папастаўлена 10 водных калодак.

НАСУСТРАЧ XVIII ГАДАВІНЕ КАСТРЫЧНІКА

ПАХОД У СУПРОЦЬГАЗАХ ВІЦЕБСК—МЕНСК

ВІЦЕБСК, 1 лістапада. 30 кастрычніка ў 15 гадзін 43 минуты 11 работніц-выдатніц віцебскай швейнай фабрыкі «Сцяг індустрыялізацыі» тт. Саенна, Драбова, Ляхаўская, Альтбрырына, Сарбай, Бераснёва, Каралькова, Радчанна, Спірыдонава, Слесарава і Бароўчанна адправіліся ў супроцьгазах пехатой у трохсоткілометравы паход Віцебск—Менск.

Паход адбываецца ў гонар XVIII гадавіны Кастрычніка і пяцігадовага юбілею фабрыкі. Дацягчы ўдзельніцаў паходу—комсамолкі. Гімнасцёркі ўсіх удзельніц упрыгожаны значкамі «ПВХО», «ЗОТ» і «ГСА», сем удзельніц маюць значкі «ГПА», чатыры—значкі «Варашылаўскага стралка», чатыры — значкі парашутыста. Удзельніца паходу Спірыдонава з'яўляецца планерысткай, а Слесарава—снайперам і лётчыкам.

Старт паходу быў дан на тэрыторыі фабрыкі. На старце адбыўся мітынг пяцітысячнага калектыва рабочых з удзелам прадстаўнікоў гарадскіх арганізацый. Удзельніц паходу віталі сакратар гаркома партыі т. Башмацінаў, сакратар гаркома ЛКСМБ тав. Рагожкін, намеснік старшыні горсавета т. Эстрын і дырэктар фабрыкі т. Калабоў. З адказным словам выступіла ўдзельніца і комсаорг паходу Слесарава.

Камандорам паходу з'яўляецца работніца-парашутыстка тав. Саенка, памочнікам камандора—тав. Драбова, рэдактарам паходнай газеты «Уперад за трыста» тав. Спірыдонава.

XVIII гадавіну Вялікай пролетарскай рэвалюцыі ўдзельнікі паходу будуць святкаваць у сталіцы ордэназнаснай БССР—Менску.

М. А. ФЛЯУМЕНБАУМ. Рэдактар шматтыражні «Сцяг індустрыялізацыі».

ЗАКАЗ МАСКОЎСКАГА СОВЕТА

Бабруйскі дрэваапрацоўчы камбінат атрымаў ад Маскоўскага савета заказ на выраб 70 тысяч аконных пераллётаў і дзвярэй для 150 новых школ, якія намечтапа будаваць у Маскве у 1936 г. Заказ будзе выканан у першым паўгоддзі будучага года.

* Продаж прадуктаў. За кастрычнік — першы месяц гадзіла беркартак — у Менску прададзена 1069 цэнтнераў мяса, 294 цнт. мяснота збоў, 991 цнт. каўбасных вырабаў, 1581 цнт. селядцоў, 818 цнт. рыбы, 15.594 цнт. бульбы, 1639 цнт. цукру, 1021 цнт. вароўяга масла і 94 цнт. алею. Маргарыну прададзена 239 цэнтнераў, а галаўдскага сыру—127 цнт. Многіх прадуктаў у кастрычніку было прададзена больш чым за ўвесь папярэдні трыці квартал.

КАСТРЫЧНІЦКІ ПАРАД І ДЭМАНСТРАЦЫЯ У МЕНСКУ

На пасяджэнні гарадской кастрычніцкай камісіі 31 кастрычніка зацверджан план параду і дэманстрацыі ў Менску 7 лістапада. Парад войск менскага гарнізона пачнецца а 10-й гадзіне раніцы, каля Дома ўрада. Тут жа адбудзецца дэманстрацыя працоўных горада.

Першымі на дэманстрацыі ідуць асаовіякімаўцы, сфармаваныя ў пролетарскую дывізію. За імі пойдучы асобнай калонай равеснікі Кастрычніка. Далей ідуць рабочыя заводаў і служачыя ўстаноў Сталінскага, Кагановіцкага і Варашылаўскага раёнаў. За раёнамі больш чым на 50 аўтамобілях едзе калона калгаснікаў Менскага раёна.

Каля ўрадавай трыбуны з правага боку будуць знаходзіцца госці, прыехаўшыя на свята ў Менск, з другога — вучні-выдатнікі.

Камісія адобрыла і зацвердзіла макеты афармлення вуліц. Пятнаццаць вітрын Савецкай вуліцы, ад Комсамольскай да Ленінскай, будуць афармлены на тэму «Комуністычнае выхаванне дзяцей». Каля кіно «Чырвоная зорка» будзе арганізавана галерэя партрэтаў станаўцаў менскіх прадпрыемстваў.

7 лістапада трамвайны рух пачнецца толькі каля трох гадзін дня.

КАНЦЭРТ У ТВАРЫЧЭЎСКИМ СЕЛЬСОВЕЦЕ

МАЗЫР, 1 лістапада. (Кар. «Звязды»). У доме сацыялістычнай культуры Тварычэўскага сельсавета ў дзень XVIII гадавіны Кастрычніка адбудзецца вялікі канцэрт, які будзе дан сіламі музычнага і харавага гурткоў мясцовай няпоўнай сярэдняй школы. Струнны квартэт у складзе 20 вучняў сёмага, шостага і пятага класаў рыхтуе марш з фільма «Вясёлыя рэбаты», «Кавалі», «Свеціць месяц» і інш. Харавы гурток рыхтуе «Марш Будзіннага», «Варашылаўска» і некалькі народных песень.

НОВЫЯ КУЛЬТУРНЫЯ УСТАНОВЫ

ОРША. У сельскагаспадарчай арцелі «Комунар», Яваўлевіцкага сельсавета, гэтымі днямі адкрываецца новы клуб, у якім будуць змяшчацца 200 чалавек. Клуб электрыфікаван, праведзена радыё. Заканчваецца пабудова клуба ў калгасе імя Сталіна.

У калгасе «Ленінская іскра», Панішоўскага сельсавета, у кожную хату калгасніка праведзена электрычнае асвятленне.

3. КРАСНОЎСКИ.

ЧЭРВЕНЬ, 1 лістапада. У Руднянскім сельсавеце да XVIII гадавіны Кастрычніцкай рэвалюцыі заканчваецца будаўніцтва новай няпоўнай сярэдняй школы. («Калектывіст»).

ПРАФІЛАКТОРЫЙ І КЛУБ

Да Кастрычніцкай гадавіны ў Рэчыцкім адкрываецца прафілакторый для рабочых мясцовай базы лесу і сплаву на 10 ложкаў. У Бярэзіна адкрываецца новы клуб для лясных рабочых з залай на 600 глядачоў. Клуб радыёфікуецца. Устанаўляецца гукавое кіно.

7 ДЗІЦЯЧЫХ ДАМОЎ

У бягучым квартале Наркамат асветы адкрывае ў Аршанскім, Полацкім, Чырвонопольскім, Бабруйскім, Віцебскім і Добрушскім раёнах і ў Менску 7 новых дзіцячых дамоў. Кожны з іх разлічан на 50 чалавек. Абсталяванне дзіцячых дамоў закончыцца да 25 лістапада.

КУРСЫ СПЕЦЫЯЛІСТАЎ ПА АЗЕЛЯНЕННЮ ГАРАДОЎ

Прм Наркомгасе БССР пачалі працаваць курсы па падрыхтоўцы спецыялістаў па азеляненню гарадоў. Курсы разлічаны на 16 чалавек і ўкамплектаваны за лік лепшых ударнікаў — працаўнікоў зеляніскаў гарадоў БССР з практычным стажам працы па азеляненню ад аднаго года і вышэй.

* Праца лезняў. Комунальныя лезні, апрача лезні на Серабранцы, з 4 па 6 лістапада будуць працаваць па цэлых сутках, з шостага — да 24 гадзін.

* Яслі. За летні перыяд 14 дзіцячых ясляў вывезлі на дачы 800 дзяцей. 400 дзяцей пераведзена з ясляў у дзіцячыя сады. Прынята ў яслі 450 дзяцей. Усяго ў Менску

РАДЫЁПЕРАКЛІЧКА ПА ПРАСОЎВАННЮ ДРУКУ

31 кастрычніка адбылася ўсебеларуская радыёпераклічка па пытанню ходу конкурсу на лепшае прадпрыемства сувязі па дастаўцы друку. Пераклічкай кіравалі старшыня цэнтральнай конкурснай камісіі — сакратар ЦВК БССР т. Ляўкоў і ўпаўнаважаны наркомсувязі т. Валодзька.

У асобных раёнах старшыні РВК, загадчыкі раённых аддзелаў сувязі, старшыні сельсаветаў і агенцтваў сувязі разгарнулі работу па дастаўцы друку. У Быхаўскім раёне праведзена правёрка ўсіх паштовых агенцтваў, заключаны дагаворы з калгасамі на возку пошты і замацаваны калгасныя пісьмаосцы не менш чым на два гады. Старшыня райвыканкома т. Грынкевіч асабіста правярае работу пісьмаосцаў.

Адначасова трэба адзначыць, што ў Дзяржынскім, Пленчаніцкім, Бешанковіцкім, Лоеўскім, Прапойскім, Лепельскім і Бягомльскім раёнах безадказна адносяцца да пастановы ўрада аб правядзенні конкурсу. Старшыні конкурсных камісій гэтых раёнаў не цікавяцца работай сувязі.

Тт. Ляўкоў і Валодзька далі ўказанні раёнам па далейшаму правядзенню конкурсу. Трэба па-большэйшы эмагацца за перадавое месца нашай ордэназнаснай рэспублікі ва ўсесаюзным конкурсе.

ПРЭМ'ЕРА ОПЕРЫ «РЫГАЛЕТ»

У сярэдзіне лістапада ў Дзяржаўным тэатры оперы і балета БССР адбудзецца прэ'ера оперы «Рыгалет», музыка Д. Вердзі, у пастаноўцы рэжысера музычнага тэатра імя Нёміровіча-Данчэнка П. С. Златагоравы (Масква). Мастак — С. П. Герштэйн, дырыжыруе заслужаны артыст рэспублікі І. А. ГІТГАРЦ.

ТЭАТР ЦК САЮЗА МЭБЕЛЬШЫКАЎ У МАЗЫРЫ

МАЗЫР, 1 лістапада. (Кар. «Звязды»). 21 кастрычніка ў Мазыры прыехаў на гастролі маскоўскі тэатр ЦК саюза мэбелшчыкаў. У рэпертуары тэатра: «Чужое дацце» Шкваркіна, «Дарога кветак» Катаева і «Шасцёра любімых» Арбузава. Апрача спектакляў на сцэне рабочага клуба тэатр праводзіць культурна-масавую работу на прадпрыемствах і непасрэдна ў пэках. На фанерным заводзе і мэблевай фабрыцы былі праведзены мастацкія выступленні артыстаў у часе абедзенных пералычак.

Вялікую дапамогу аказвае тэатр мясцовым рабочым драмгурткам. Пры яго дапамозе ў горадзе праведзен вечаў мастацкай самадзейнасці членаў драмгурткоў.

Спектаклі тэатра цёпла ўспрымаюцца глядачом. Зала клуба, дзе адбываюцца спектаклі, заўсёды перапоўнена. 2 лістапада тэатр выязджае ў Менск для абслугоўвання рабочых завода імя Молатава. Р. ФРАЛОЎ.

СУД КРУШЭННЕ на станцыі Насва

ВІЦЕБСК, 1 лістапада. (Кар. «Звязды»). Другі дзень суда па абвінавачанні допытам сведкі Сямёнава — начальніка станцыі Насва. Пры гэтым устанаўляецца наўдаснасна станцыі расклябанасці і асноўныя пачаткі правіл тэхнічнай эксплуатацыі, з чым Сямёнаў нават не ацэньваў патрэбным эмагацца. Ён не таўтаў загадаў кіруючых арганізацый, а загад наркома аб барацьбе з чарымі толькі «праглядаў».

Суд высвятляе яшчэ адну абвінавачанасць. Аказваецца, што Сямёнаў толькі праз 7 гадзін пасля аварыі паведаміў аб гэтым, прычым даў на ліжывае паведамленне, бачыў крушэнне адбылося ў раздзельніку сцяпнаўнаснага вагона.

Па хадзяніцтву дзяржаўнага абнаваўцы т. Элькінда суд вынес рашэнне аб прыцягненні да крымінальнай адказнасці начальніка станцыі Насва Сямёнава і зняцці яго з работы, як няадольнага забяспечыць дысцыпліну і безаварыйную работу на станцыі. Таксама прыцягнута да крымінальнай адказнасці памочнік начальніка станцыі Рутенберг.

30 кастрычніка суд вынес прысуд. Дарожны майстар 14 дзясяткаў Іван Нікалавіч Іван за нехлябанасць, разгільдзяства і ачужынае парушэнне правіл тэхнічнай эксплуатацыі прыгаворан да 4 м. пазбаўлення волі. Прыгавор прыгаворанікі сустрэлі аднадушна адабрэннем.

АРК. ЗАРУБЕЖНЫ.

*) Гл. «Звязды» за 30 кастрычніка.

ЗДАРЭННІ

* Дзедзі-эпадззі. З памятнага мазырскага радыёвузла прагучалі былі ўкрадзены два радыёпрыёмнікі, два акумулятары і вольтметр. Кражу зрабілі дзедзі грамадзянін Н. Павукова ва ўзросце 15 і 10 гадоў. У крадзі таксама прыцягнуты ўдзел 14-гадовай В. І. Юрко, 10-гадовай Л. П. Кітоў і 11-гадовай А. Кааловіч. Гэта — дзедзі служачыя рабочых г. Мазыра. Дзедзі Н. Павукова арыштаваны. Бацькі Юрко, Каалова і Кааловіча прыцягнуты да адказнасці.

* Ашуняцы дзяржавы. Ашуняцы асобнік з вёскі Станіч, Багушэўскага сельсавета, Бабруйскага раёна В. Л. Барысаў прывёз на базу раёнага аздавальнага палігону з яго абавязковых пастаўках дзяржавы бульбу ў колькасці 115 пудоў. Заместы толькі 460 кілограмаў, ён атрымаў ад прыёмчыка базы Валодзька адпаведную квітанцыю. Але потым перагаварыўшы з другім прыёмчыкам Стасенка, і пазбягаючы таму ўважкі, Барысаў атрымаў яго фальшывую квітанцыю аб атрыманні яшчэ 480 кілограмаў бульбы. Гэта спроба ашуканьня дзяржавы ў тэрам. Барысаў і Стасенка прыцягнуты да судовай адказнасці.

ПАВЕДАМЛЕННІ

3 лістапада ў 7 гадзін вечара ў клубе імя Сталіна (рог Комсамольскай і Інтэрнацыянальнай) адбудзецца парада трышчотнікаў прадпрыемстваў, савесных, гандлярскіх навучальных устаноў Кагановіцкага раёна па пытанню станаўскага ўх і п...

